

ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ.

ДУДКА БЕЛАРУСКАЯ

ПЕРАДРУК КІРЫЛЦАЙ З V-га ВЫДАНЬНЯ (ЛАЦ-
НІКАЙ) з ПАРТРЭТАМ ПІСЬМЕНЬНІКА І УСТУПАМ

Я. В.

ВЫДАВЕЦТВА
„АСЪВЕТА“

КОУНА.
1922.

N

ДУДКА БЕЛАРУСКАЯ.



B
30

■

1969

б. 48647
3001

ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ.

ДУДКА БЕЛАРУСКАЯ

НЕРАДРУК КІРЫЛЦАЙ З V-га ВЫДАНЬНЯ (ЛАЦНІКАЙ)
З ПАРТРЭТАМ ПІСЬМЕННЫМ і ЎСТУПАМ




КОЎНА.

1922.

Друкарня А. БАКА ў Коўпі; Вуліца Арэмчыхі, 5.

096

14650



ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ
(МАЦЕЙ БУРАЧОК, СЫМОН РЭУКА з - пад БАРЫСАВА)
* 1840 — † 1900.

У асобі Францішка Багушэвіча беларускае
пісьменніцтва сярэдніх часоў мае самую вызнач-
ную сілу, вага якой яшчэ ня зусім дасьледжа-

на. Рэчаіста, творы гэтага шчырага беларускага патрыёты, як тыя, што сабраны ў вядомыя ужо чытаром кнігі, так і тыя, што па раскіданы яшчэ ў рожных часопісях, чы ў рукапісных сыштках, так шырока адгукаўца на ўсе найбалючыя пытаныя тагачаснай беларускай інтэлігэнціі, так пекна і яскрава адсвечваюць ўсе найцымнейшыя бакі жыцця беларускага народу і трывогі яго души, нарэшце, так съмела высоўваюць на першы плян працы, як заданыне нашым культурным працаўніком,—пытаныне аб беларускай мове, што бэзпамылкова даюць Багушэвічу права лічыцца бацькам беларускага адраджэння.

Як на нядолю нашую, абставіны жыцця самага Багушэвіча, грамада ў якой ён вырас, жыў і працаваў—не спрыяла яго пісьменніцкай чыннасці, таму парадаўнаўчамы вельмі мала маем у скарбах нашае культуры твораў яго музы.

Да нядаўніх часоў шырокасць беларускага грамадзянства нават ня ведала зусім Францішка Багушэвіча. Гэта слайнае цяпер імя хавалася пад прозвішчамі: то Мацея Бурачка, пад якім першы раз выйшла ў 1891 годзе ў Кракаві (тады ў Аўстрыі) яго кніжка „Дудка Беларуская“, то Сымона Рэўкі з-пад Барысава, якім упекненыя вядомыя яго „Смык Беларускі“, так сама выданы першы раз у Пазнані (тады ў Нямеччыне) ў 1894 годзе, то проста пад скарочаным імем—Ф. Богуш.

Паходзіць Багушэвіч з беднай шляхоцкай

сямі з фольварку Кушляны, Ашмянскаго павету Віленшчыны. Разіўся ў 1840 гаду. Бацькі яго, не маючи магчымасьці, як іншая багатая беларуская (але моцна спольшчаная) шляхта, даць адукцыю сыну заграніцаю, вучылі яго спачатку ў сярэдняй школі ў Вільні, а пасля дазволілі пайсьці за вышэйшай асьветай у Пецярбург.

Трэба зазначыць, што тагды, пад упрывам слявянафільскіх думак, а затым і дзяякуючы неспакою у, так званым, Пауночна-Заходнім Краі, чы-лі ў Літве і Беларусі (перад польскім паўстаньнем 1863—64 гадоў), расейскае грамадзянства вельмі зацікавілася нацыянальным складам гэтых часцін тагачаснай Рәсей, аб чым пачалі многа пісаць пецярбурскія і москоўскія часопісы шасцідзесятых гадоў.

Малады Багушэвіч, атрымаўшы ў Віленшчыне зусім польскае выхаванье, дачуўся ў Пецярбурзі новых думак, якія разам з папярэднімі началі выпрацоўваць ў ім новы—ні польскі і ні расейскі—дух. І хоць пасля ён ўсё-ж такі й пайшоў у паўстаньне разам з іншай польскай моладзьдзю (і быў ранены)—яго съветагляд ў ідэалі малываў сабе не паўстаўшую Рэч Паспаліту ў Польскую „ад мора да мора“, а адраджоную народную Беларусь.

Гэтая думкі пасля і выліліся ў Багушэвіча ў яго вершах, як крысталах яго беларускага духу.

Дзеля рожных некарысных выпадкаў вышэйшую навуку Багушэвіч скончыў—не ў Цярбурсі, а ў Нежыне у 1868 годзе і стаўся адвакатам. Пасьля чаго займаўся гэтым сваім заняццем, як вольна, так і пры судох — на Украіне, ў Валагдзе, ў Вільні і іншых мястах. Помёр-жа ў 1900 годзе і пахаваны, як кажуць, пад Барунамі ў Ашмяншчыне. Сорам, а больш дробных вестах аб жыцці гэтага лепшага сына Беларусі пакуль — што гісторыя нашага пісьменніцтва — ня ведае.

Да гэтага часу вядомыя яго зборнікі „Дудка Беларуская“ і „Смык Беларускі“ былі выданы толькі за граніцай, але, ня гледзячы на гэта, за кароткі час (у межах былога Рәсей яны змаглі бачыць съвет толькі пасьля 1906 г.) творы гэтая вытрымалі пяць выданьняў. Многа чаго шкодзіла да гэтага часу выданьню твораў Багушэвіча — кірыліцай, у нашыя-ж часы, як мы чулі, і „Дудка“ і „Смык“ выдаюцца кірыліцай адразу ў двух рожных асяродках беларускай нацыянальной працы: і ў Менску і Коўні (у Літве).

Вельмі шкада толькі-што гэтая выданьня робяцца не з арыгіналу пісьменніка, нават ня з першых выданьняў, а зьяўляюцца перадрукамі ранейшых выданьняў, ад якіх спадзявацца бэзказнай перадачы арыгіналу не прыходзіцца.

Гэта датыча пераважна мовы. Мова Багушэвіча наагул, лічучыся з яго паходжаннем, мае шмат і барбарызмаў і правінцыялізмаў, і

нават цікавую калі-некалі сваю граматыку (якая на жаль не адмечана ў сучаснай нашай правопісі), але не глядзячы на гэта фонэтычна яна хавае у сабе бязъмерную пекнасьць зваротаў, а часамі і вершу.

Хацелася-б запрапанаваць нашым культурным дзеячом і выдаўцом, каб на 1925 год, ў якім споўніцца 25 гадоў ад дню съмерці Максіма Бурачка, былі сабраны і выданы разам, „акадэмічна“ ўсе яго творы, як тыя, што вядомы шырокаму грамадзянству, так і тыя, якія ляжаць яшчэ ў спадчыкаў і сучасных кустошаў нашага пісьменьніцтва.

Я. В.

Коўна, лістапад 1922 г.



ПРАДМОВА.

Братцы мілые, дзеци Зямлі-Маткі маёй!
Вам ахвяруочы працу сваю, мушу з вами па-
гаварыць трохі аб нашай долі-нядолі, аб на-
шай бацькавай спрадвечнай мове, каторую
мы самі, дый не адны мы, а усе людзі цём-
ныя мужыцкай завуць, а завецца яна „бела-
рускай“. Я сам калі-сь думаў, что мова наша—
„мужыцкая“ мова і толькі таго. Але, паздароў
Божа добрых людцаў, як навучылі мяне чы-
таць-пісаць, з тэй пары я шмат где быў,
шмат чаго відзяў і чытаў: і праканаўся, што
мова нашая ёсьць такая-ж людзкая і панская,
як і французская, або нямецкая, або й іншая
якая. Чытаў я цімала старых папераў па дэль-
весці, па трыста гадоў таму пісаних у нашай
землі і пісаних вялікімі панамі, а нашай мо-
вой чысьцюсяньюкай, як-бы нават цяпер пісалася.
Увідзяўши гэта я часта думаў: —Божа-ж, мой
Божа! Што-ж мы за такія бяздомныя? Якая-сь
маленькая Баўгарыя—са жменю таго народу,
якія-сь харваты, чэхі, маларусы(украінцы) і дру-
гія пабратымцы нашыя і рожныя чужыя маюць
па свойму пісаныя і друкаваныя кніжачкі і
газэты: і набожныя, і съмешныя, і сълёзныя, і
гісторыкі, і баячки; і дзеткі іх чытаюць так, як
і гаворуць, а ў нас, як-бы захацеў цыдулку
ці да бацькі лісток напісаць па свойму, дык

можа-б і ў сваёй вёсцы людзі сказалі, што „піша па мужыцку“, і як дурня абсьмяялі-б!

А можа і спрауды наша мова такая, што ёю нічога добра га сказаць, ні напісаць ня можна? Ой не! Наша мова для нас съятая, бо яна нам ад Бога даная, як і другім добрым людзям, і гаворым-жа мы ёю шмат і добра га, але так ужо мы самі пусьці лі яе на зьдзек не раўнуючы, як і паны вялікія, ахвятней гаворуць па - французку, як па - свойму. Нас-жа ня жменька, а з 8 мільёнаў, больш і шмат больш, ні раўнуючы, як жыдоў, напрыклад, або татар ці армян; а пакажы-ж, вашаць, хоць адну книжачку ці аб гаспадарцы, ці такаб жыцьці нашым, каб па-нашаму?

Ці-ж ужо нам канешня толькі ў чужой мове чытаць і пісаць можна? Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але найперш трэба знаць сваю. Перадумаўши усё гета, я, братцы, адважыўся напісаць для вас сякія-такія вершыкі. Хто іх спадабае, таму дзякую, а хто падумаете лепш і больш напісаць, таму чэсьць вечная і ад жывых людзей і ад бацькавых касьцей! А пісаць ёсьць шмат чаго!

Спрадвеку, як наша зямелька з Літвой злучылася, так і с Польшчай зъедналася дабравольна, дык усё яе „Беларусьсю“ звалі, і не дарма-ж гэта! Ні Вялікая, ні Малая, ні Чырвоная, ні Чорная яна была, а Белая, чыстая: нікога ня біла, ні падбівала, толькі баранілася.

Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю,—так як той чалавек прад

скананьнем, катораму мову займе,—а потым зусім замерлі. Непакідайця-ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмерлі! Пазнаюць людзей ці па гаворцы, ці па адзежы, хто якую носе; ото-ж гаворка (мова), язык і ёсьць адзежа души.

Ужо больш як пяцьсот гадоў таму, да панаванья князя Вітэнеса на Літве, Беларусь разам з Літвой, баранілася ад крыжацкіх напасцяў і шмат местаў, як Полацак, признавалі над сабой панаванье князёў літоўскіх, а паслья Вітэнеса літоўскі князь Гедымін злучыў зусім Беларусь з Літвой ў адно сільнае каралеўства і адваяваў шмат зямлі ад крыжацкіх і ад другіх суседзяў. Літва пяцьсот дваццаць гадоў таму назад ужо была ад Балтыцкага мора удоўжкі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра—ракі да Нёмана; ад Камянца—места аж да Вязьмы ў сярэдзіне Вялікаруси; ад Дынабургу—і за Крамянчуг; а ў сярэдзіне Літвы, як тоя зерньня ў гарэху, была наша зямліца—Беларусь. Можа хто спытае: гдзе-ж цяпер Беларусь?

Там, братцы, яна, гдзе наша мова жывець: яна ад Вільні да Мазыра, ад Віцебска за малым ні да Чарнігава, — гдзе Горадна, Менск, Магілёў, Віцебск, Вільня і шмат мястэчкаў і вёсак...

1891 г.

МАЦЕЙ БУРАЧОК.

МАЯ ДУДКА.

Эх, скручу я дудку!
Такое зайграю,
Што ўсім будзе чутка,
Ад краю да краю!
Ой, то будзе граньне,
Як на павітаньне
І як на вясельле,
Нядоўга тыкеле:
Скора скончу песні...
Покі дудка трэсніць,
Ці паглохнуць людзі,
Ці высахнуць грудзі,
Сілы надарвуща
На радаснай дудцы
І выцякуць сълёзы
На сухія лозы...
Выйдзе душа парай,
Падыймечца хмарай,
Туманам па речцы,
Расой разліеца,
Каласочки зросе,
Каб жыта ўдалося.
А хлеб зъядуць людзі,
І зноў съляза будзе.
Ну, дык грай-жа, дудка!
Каб-жа было чутка.
Каб аж вуши драла,
Каб ты так іграла,
Каб зямля скакала!
Заграй так вясёла,
Каб усе укола,
Ўзяўшыся у бокі,

Да пайшлі у скокі,
 Як віхор у полю,
 Аж выючы з болю,
 Каб аж рагаталі,
 А усё скакалі...
 Каб скакалі горы,
 Як хвала на моры,
 Як паны на балі,
 Каб вот як скакалі!
 Каб аж пыл курыўся,
 Каб съвет заваліўся,
 Да усё круціўся,
 Як ў нашага брата
 У пьянага хата...
 Га, чамуж ня йграеш?
 Хіба ты ня знаеш,
 Ня ведаеш хіба,
 Што, як тая рыба,
 Так вот я, здаецца,
 Сорак гадоў бьюся,
 Ніяк не зьвярнуся,
 Ніяк не натраплю
 Вадзіцы доць каплю,
 Да такой вадзіцы.
 Да з такой крыніцы,
 Што, як хто напьецца,
 Даць вольным стаецца.
 Грай, вясела-ж грай,
 Або долю дай!...

· · · · ·

Енчыш бяз умоўку!
 Не, ня будзе толку!
 Кіну—ж дудку тую,

А з
 Ця
 Ад
 Га,
 Жа
 Да
 Каб
 Вот
 Ка
 Ка
 Во
 Во
 Да
 Ну
 Ўсё
 Шт
 Пла
 Над
 И п
 Пла
 Гал
 Хан
 Да
 Ігр
 На
 Ка
 Ка
 Як
 Зан
 Кін
 Да
 Не
 Як

А зраблю другую.
 Цяпер зраблю, дудку
 Ад жалю, ад смутку.
 Га, зраблю-ж другую,
 Жалейку смутную,—
 Ды каб так зайграла,
 Каб зямля стагнала,
 Вот каб як іграла!
 Каб слязьмі прабрала,
 Каб аж было жутка,
 Вось-то мая дудка!..
 Вось, зрабіў такую:
 Дай-жа папрабую...
 Ну дык грай-жа, грай-жа,
 Ўсё спамінай-жа...
 Што дзені і што ночы,
 Плач, як мае вочы,
 Над народу доляй.
 І плач што раз болая.
 Плач так да астатка,
 Галасі, як матка,
 Хаваючы дзеци,
 Дзені, другі і трэцьці.
 Играй сълёзным тонам
 Над народу сконам!
 Каб ты так іграла,
 Каб нямарасьць брала.
 Як съязы не стане,
 Заціхне іграныне.
 Кінь наўкола вокам,
 Дык крыавым сокам —
 Не съязой заплачаш,
 Як усё абачыш.

Як крыві не стане,
Тагды кончу граньне!

ДУРНЫ МУЖЫК, ЯК ВАРОНА.

Ўвесь съвет кажа, бъець у звоны:

„Дурны мужык, як варона“.

Гэта—тыкі справядліва:

Ён дурнейшы ад вароны;

І ня дзіва,—было·б дзіва,

Каб мужык ды быў вучоны.

Дык крычыця·ж, бійца ў звоны:

Дурны мужык, як варона.

Да навукі ён не браўся,

Закасіўся, загараўся;

Дурнем умрэ, як радзіўся,

Сам сабой дурным зрабіўся.

Ведама, мужык—хамула, —

Ад навукі адварнула!

Дык крычыця·ж... (як раней).

Ці·ж ня дурань,— мужык гэта:

Гарэ, сее усё лета,

А як прыйдуцца дажынкі,

Няма збожжа ні асьмінкі,

А даждаўшы на Каляды,

Мужыкі мякінцы рады.

Дык..... (як раней).

Усю зімку возам цягне

Да вагзалу рожна збожжа,

Ногі зьмерзнуть, сам зас্তымагне,

А на хлеб кажух заложа,

Каб дажыць як да крапівы,

Абы ў поля выйшаў жывы.

Дык.... (як раней).

Ад Пятра і да Якуба
 Ен касой махаў ад раньня:
 Наклаў стагоў, людзям—люба,
 Ў хаце-ж сена—ані званьня,
 Равець з голаду скаціна,
 Хоць кінь, бяжы за вачымя!
 Дык..... (як раней).
б.лн/9647
 Глядзі, касыцёл аж да "неба,
 Воласцьць бляхамі пакрыта!
 Срэбрам скрые, калі трэба,
 Бо за гэта яго біта,
 А сам жывець ў мокрай яме,
 Дзъверы заткнуў анучамі!
 Дык.... (як раней).
 З камаровы нос сякерку
 Сыцісьне, крэкне, замахае, —
 Зробіць пушчу, як талерку,
 Сьвет дравамі закідае!
 А у хаце зварыць страву,
 Пащчэпае стару лаву!
 Дык.... (як раней).
 Глядзі, горы паразрыты,
 А чыгункай сьвет автвіты:
 Усё з мужыцкай цяжкай працы,
 Усе едуць у палацы;
 Ў мужыка-ж німа белета!
 Ці-ж ня дурынъ мужык гэта?
 Дык крычыця-ж, бійця ў звоны:
 Дырны мужык, як варона!

ЯК ПРАЎДУ ШУКАЮЦЬ.

Як простая праўда згінула у съвеце,
 Дык праўды і з съвектай шукаюць,

I золатам манюць і людзей склікаюць,
 I Бога цалуюць,—а ўсё-такі прэце,
 Як камень у воду, так праўда прапала!
 Судоў нарабілі, начальстваў цімала:
 Пасрэднік і воласьць, сынод і сэнаты,
 Прысуцтвы і вокруг, управы, палаты;
 А найбольш міравых участковых і зьездаў,
 Што ў полі каменяня, што звездай!
 Затоя-ж жыцьцё цяпер труднае стала:
 У съведкі улезыці, ні села—ні пала,
 Ад суду да суду праз лета цягніца
 Так лёгка, што нават ня трэба старацца.
 Раз еду я ў Вільню адведаць сынка,
 Ажно пры дарозе пасецца кабыла,
 Стайць чалавек які-сь ля млынка,
 За млынам сука там брахала, ці выла,
 I гдзе-сьці „ратуйця“ крычала кабета,
 А мостам ляцела якая-сь карэта...
 I што-ж тут такоя было? Мне здаецца:
 Хто едзе, хто вые, хто можа съмяеца...
 (А мельнік стаяў у дзівярох і съмияўся;
 Чаго ён съмяеца? Дык я-ж ня пытаўся!)
 Мінуўшы я млын той, еду ўжо лесам,—
 Ляжыць чалавек пад кустом ля дарогі
 Бэз шапкі і босы, так кшталтам *) убогі..
 Але я еду з сваім інтарэсам,
 Мне няма дзела больш ні да кога!
 Ляжачага-ж люду усюды ёсьць многа!
 Я аглянуўся, аж гоніцца хтосьці,
 Кліча: „Пастой-жа для Боскай мілосьці!“...
 Стаяў я, чакаю; аж ён і пытае:

*) быткам.

Хто
 I ка
 Съве
 Вяр
 Мел
 Каб
 Цыр
 Дзю
 Два
 Баб
 І кр
 Вяз
 Што
 Пыт
 Ці
 Ці
 Ші
 Ці
 Як
 Як
 Як
 Як
 Ці
 I кі
 Ці
 Мол
 (І д
 Вое
 Чан
 Чан
 Чан
 Чан

Хто я, адкуль ёсьць і хто мяне знае?
 І кажа вярнуцца мне аж да млыну,
 Съведкам ураднік заве на гадзіну.
 Вярнуўся, гляджу, аж карэта у рэчцы.
 Мельнік цяпер ужо не съмяецца,
 Кабылу сотнік цягне да стану,
 Цырулік кроў кінуў абмокшаму пану,
 Дзюра на мосьце, так як на хату,
 Два хлопцы ловяць сучку кудлату,
 Баба стаіць у парванай спадніцы
 і кроў ёй цячэ па руцэ і па лыдцы.
 Вязуць і труп той зараз на возе,
 Што я то відзяў ляжачым пры дарозе.
649647Пытаецца ўраднік мяне ды за съведку:
 Ці мельнік цкаваў, ці крычала кабетка?
 Ці сучка парвала, а сучку ці білі?
 Ці відзяў, что ў мосьце масьціны пагнілі?
 Ці відзяў, як мельнік стаяў і съмяўся?
 Як пан с хурманом у карэце купаўся?
 Як хурман утануў, а пан ратаўаўся?
 Як злодзей цікаўся з-пад млыну да коні?
 Як съвіснуў кабылу і ляцеў на Рыкайні?
 Ці знаў, хто-то забіты валяўся?
 І кім, забіты, ды каб я прызнаўся,
 Ці не яго вёз, ды пасълья уклаў?
 Можа меў гроши, можа я іх забраў?
 (І дух мне заняў, сказаць слова ня мог!
 Вось напасьць на мяне, чысты крыж
 паслаў Бог!)

Чаму я не хацеў ратаўаць хурмана?
 Чаму майстра таго не лавіў ля млына?
 Чаму сучкі ад бабы кусълівай не гнаў.
 Чаго я уцякаў, што ледзь соцкі нагнаў?



Пратрымаў ён мяне ніашто цэлы дзень.
 А бадай ты прапаў! Яшчэ даў і рубель,
 Ён так спрытна яго запусьціў у кішэнь.
 Я паехаў сабе! Аж у восім нядзель
 Соцкі прэць мне павестак і шмат:
 У першай съведкам,—як мельнік цкаваў,
 У другой съведкам,—што мост бяз

прыгат,

Ў трэцьцяй съведкам,—як коні хтось краў,
 Ў чацьвертай съведкам,—як пан заваліўся,
 Як выплыў наверх, а хурман як заліўся,
 Ў пятай съведкам,—што труп пры дарозе
 Быў убіты, а двое людзей уцякалі,
 Што я даганяў тых людзей ды на возе,
 А яны праз ламы у дваіх паскакалі!
 Аж на шостай ужо дык я стаў вінават,
 Што ратунку ня даў, як карэта плыла.
 Як я стаў па павестках хадзіць ад Каляд,
 Дык асеўся як-раз, як Пакрова была!
 І ня сеяў, ні жаў, ні касіў сенажаць,—
 У арэнду аддаў, бо ня мог дадзяржаць,
 І што мей-то прадаў, пераеў,—
 Па судох агалеў, як шэсьць разы згарэў,
 І ў казе адсядзеў нядзель шэсьць,
 За нияўку плаціў можа тройчы я штраф.
 Як на тоя-ж і прауда схавалася гдзе-сь,
 А шукаўши яе і мне здарыўся траф.

У СУДЗЕ.

Давялося-ж і мне быць на вялікім судзе,
 На акружным судзе, гдзе усе ў грамадзе:
 Мужыкі і паны, маскалі і жыды,
 Хто у чым, як папаў,—ўсе туды, ды туды.

Тут
 І сур.
 (Так
 Прый
 Быу
 Тольв
 Самы
 Шост
 Як д
 (Каб
 Па а
 Па др
 А пр
 Адва
 Ары
 Што
 А ак
 Дый
 І ёкі
 Як я
 Як к
 Як Г
 А бр
 А та
 Поты
 Прый
 Тут
 І ма
 І я д
 На в
 Ды
 Дык

Тут кажух, і шынэль, і бурнос, лапсардак,
 І сурдут, і мундзер..., а адзін быў і храк
 (Так як куртка з хвастом), — і брадзяжка была...
 Прыйшлі ўсе і Пантурчыха нават прыйшла...
 Быу тут ксёндз, быў і поп, быў і рабін жыдоў.
 Толькі наш аліндар,—той чаго-сьня прыйшоў.
 Самы суд за широкі сеў стол ў пяцярох,
 Шосты ходзіць сабе,—ўсе ў залатых каўнярох.
 Як дукат на дукат,—так на іх зігаціць!
 (Каб я быў так багат,—ня хацеў-бы судзіць).
 Па аднай старане душ чтарнасьця сядзіць,
 Па другой—арыштант, той, што будуць судзіць,
 А прад ім—бэз палы, толькі хвосцік вісеў—
 Адвакат, што то меў бараніць,—той сядзеў.
 Арыштанtam tym быў наш Пятрук Пантурок,
 Што у пушчы гдзе-сь меў патайны браварок.
 А акцызнік Яськоў браў з яго кубана,
 Дый данёс, дый злавіў, як той воўк барана!
 І ёкцызнік той быў, прысягаўся і ён,
 Як яму хто-сь данёс, як сачыў ён пяць дзён,
 Як кацёл там кіпей, як гдзе брага была,
 Як Пятрук ні пасьпей уцячы ад катла...
 А брахаў дык брахаў і сябе ўсё хваліў,
 А таго-ж ні сказаў,—як Пантурку даіў.
 Потым нас па адным сталі ў суд выклікаць.
 Присягаўши на tym, трэба-ж праўду казаць!
 Тут пытаюць мяне, а тут жаль Пятрука;
 І мая у яго там прапала мука,
 І я думаў сабе водкі выгнаць з вядро
 На вясельля дачкі (вось было-бы дабро),
 Ды завёз Пятруку дзъве асъміны муکі,
 Дык як-раз на той час наляцелі-ж „крукі“,
 Ды мяне-ж павялі у той лес панятым,

Каб ім дна ня было і акцызнікам тым!
 Як спыталіся ўсіх,—прачыталі той „ахт“:
 Што злавіўся Пятрук (а набрэхана-ж—страх!).
 Там такое стаіць, што і ў думцы німа:
 Паравік, зъмяявік і якаясь шляма...
 Прачыталі ото і яшчэ там папер;
 Пагляджу-ж, кажу я, што-то будзе цяпер?
 Прадсядацель сказаў: „Пяць мінут перарыў!“
 І ў каморку шмугнуў, толькі ксёнжку закрыў.
 І усе паднялісь і пайшлі, хто куды.
 Я застаўся сядзець, усё роўна—з нуды.
 Як вярнуліся зноў, дык адзін той устаў,
 Што сядзеў на канцы і найболяй пытаў,
 Паглядзеў на усіх, як узяўся за стол,
 Як зачай ён крычаць: „Пратакол, пратокол!“
 І казну спамінаў, і трубу і кацёл,
 І муку, і мяшок...—ды усё—„пратакол“!
 Я сяджу і дрыжу, каб мяне ні назваў;
 Калі брасьць,—і я-тут!—А бадай ты прапаў!..
 Але хваліць мяне, справядлівым заве,
 На Пантурку-ж зіркне,—як сквіціна rave:
 „Вінават, вінават, ніхай плаціць казыне“...
 І ў турму, і ў Сыбір, і яшчэ куды-сь пхне!
 Гаварыў, гаварыў, ажно піць захацеў;
 Так, як бульбу, Пятра пасаліўши бы зьеў.
 А сказаць бы—за што?—За сваё, за дабро:
 Чалавек захацеў зрабіць водкі з вядро;
 Што-ж за наўда яму, каб ён съвету не знаў,
 Ці Пантурка зьеў блін, ці гарэлкі нагнаў?
 Потым стаў выліачыць свае страты акцыз:
 Той дык так-бы зубамі Пантурку загрыз!
 Налічаў, налічаў—і двайну і трайну,
 Як шынкар у карчме тваю чарку адну...

І начынъне забраць, і худобу прадаць,
 Што ў казну, то ў казну, і яшчэ каму-сь даць.
 Тысяч тры там, ці што, налічыў ён пяні.—
 (У Пятра-ж каб хоць грош быў які ў кішані.—
 Смашны жабэ гарэх, ды зубоў Бог ня даў...
 Каб акцыз тоя меў, што ў Пантуркі забраў;
 Дзьве казы прадалі, ды сярмягу, ды воз,
 І то брат адкупіў, а назаўтра адвёз).
 Аж ня съцерпей той пан, што у куртцы сядзеў:
 Пятруку штось сказаў, акуляры надзеў,—
 Калі-ж крыкнець-зыкне, аж затросся той суд.
 „Гдзе тут, кажа,—віна, чым Пятрук вінен тут?
 „Што скацінку карміў працаваным дабром,
 „Насіў брагу з двара на насілах вядром?
 „Тут турму, тут і штраф для акцыза схаваць”...
 Як зачаў гаварыць, як зачаў бядаваць,
 Даўк Пятрук і ня гнаў і у лесе ня быў,
 А то я вінават, я сам гнаў і падбіў,
 І данёс на яго... Вінават я увесы!
 А бадай ты прапаў, а бадай цябе рэзы!—
 Як ката да гары, так ён дзела скруціў,
 На мяне набрахаў, Пантурка зашчыціў.
 Я гляджу, што тут—куц,—прападу, як сука,
 Бо мяшок такі мой, ды мая-ж і мукал..
 Калі дзьверы скрыпель, а я—шусьць—праз
 людзей,
 Ды на двор, ды ў карчму, да кабылы бардзей;
 Прыляцеў аж у дом, бурачкоў трохі зьеў,
 Сказаў жонцы „маўчы-ж!” сам у лес паляцеў:
 На тым мейсцу, гдзе быў браварок Пантурка,
 Дай садзіць дзераўцы, аж самлела рука.
 Съцежку мохам заклаў і сълед той так закрыў,
 Што ніхто-б ні пазнаў, гдзе і бровар, ці быў.

Ды ізноў аж на суд, а суду ўжо няма,
 Толькі плача, кляне Пантурчыха сама.
 Пантурка адвялі такі зараз ў астрог;
 Той куртаты зашчыт, як кадзіла памог.
 Я-ж якось уцалеў ад суду на той час.
 Каб-жа Бог ні давёў на той суд другі раз...

ВОЎК і АВЕЧКА.

Злавіў воўк ягнятка
 І панёс жывоя!
 Плачуць сын і матка,
 Як бабры абоя.
 Воўк над маткай злітаваўся,
 Як які аконам,
 У аўчынку перабраўся
 Ды ідзець з паклонам.
 Прыйшоў,—кажа,—я здалёчку
 Расказаць пані авечцы
 Добры весткі аб сыночку, —
 Як яму цяпер жывеца.
 Не пазнала-б ты ніколі, —
 Такі стаў дасужы,
 І жывець сабе на волі,
 Бяз бяды, бяз нужы,
 Зубы вырасьлі клыкамі,
 І адпалі рожкі,
 Ножкі цяпер з кіпцюрамі,
 Хвост даўжэйшы трошкі.
 І ўжо воўка не баіца,
 У хлеў ніхто ня гоне;
 Мае чым абараніца,
 І другіх бароне!
 Прыйдзі, імасьць, да нас ў госьці,

Спра
 Будз...
 Будз...
 —
 За ве
 Ніха
 Пагл
 Бо к
 Трэб
 Я-ж
 Ні в
 Ды с
 Бо...
 І аве
 А ва

Бедн
 Між
 Ля с
 Ніхт
 Як н
 Дык
 Ды
 Праж
 Кепс
 І ды
 Ня е
 Калс
 На с
 Міль
 Сват

Справім сабе вечарынку:
 Будзе мяса, будуць косьці,
 Будзем есьць бэз адпачынку!—
 — „Дзякуй, дзякуй ягамосьці
 За весьці такія!
 Ніхай прыйдзе сын у госьці,
 Пагляджу ці вые?
 Бо кажуць, між вамі
 Трэба быць ваўкамі.
 Я-ж па воўчу ня умею
 Ні выць, ні есьці, ні лгаць.
 Ды съкінь скурку, дабрадзею,
 Бо... зубкі відацы!
 I авечка, хоць дурная,
 А ваўка-ж пазнае!—

МАЯ ХАТА.

Бедна-ж мая хатка, разселася з краю,
 Між пяскоў, каменьняў, ля самага гаю,
 Ля самага бору, на беражку лесу:
 Ніхто тут не трапіць, хоцьбы з інтарэсу,
 Як няма гарэлкі, няма куска хлеба,
 Дык які-ж інтэрас, каму сюды трэба?
 Ды хоць няма хлеба, жабраваць ня буду,
 Пражыву як-кольвек ад працы, ад труду.
 Кепска-ж мая хатка, падваліна згніла,
 I дымна і зімна, а мне яна міла;
 Ня буду мяняцца хоць-бы і на замкі,—
 Калок свой мілейшы, як чужыя клямкі.
 На страсе мох вырас, на імху бярозка,—
 Мільшай мне хатка, як чужая вёска.
 Сваталі-ж мне ў прыймы у новую хату,

На зямлю раджайну, і дзеўку багату;
 Буду жыць, казалі, як які пасэсар,
 Езьдзіць парай коні, як сам пан асэсар;
 Ды мне даражэйшы вугал гэты гнілы,
 Камень пры дарозе, пясок ля магілы,
 Як чужоя поля, як дом мураваны!...
 Ні аддам за сурдут капитан свой падраны.
 Клікалі-ж у госьці і клічуць суседзі;—
 Не пайду, ня трэба, бо кажуць, заедзі
 Ад чужога хлеба,—драсны абсядаюць,
 Што чужега прагнуць, то сваё кідаюць.
 Я ня кіну хаты, хоць вы мяне рэжыця,
 Не пайду да вас я, хіба у арэшця.
 А хоць сілай нават адарвалі-б з дому,
 Каліс-ці вярнуўся-б, як мяждзьведзь да лому.
 Заваліцца ў хата, зарастуць пакосы...
 Усё-б я вярнуўся, хоць голы, ды босы!
 Насек-бы бярвеньняў, нацягаў-бы моху,
 Зноў-бы склеці хату як-кольвец патроху,
 Зрабіў-бы камору, выкаваў-бы жорны,—
 Усё-ж свой хлеб еў-бы, хоць-бы сабе чорны!
 Ну дык-жа адстаньця, на што я вам трэба:
 Ці каб ваш хлеб есьці, ці рабіць вам хлеба?

ПРАЎДА

*Ой, цяжка, цяжка...
 Не сярмяжска цяжка.
 Але з гэтай долей,
 А ўсё што-раз болей.*

Ох, цяжкая-ж доля! От так-бы здаецца,
 Скрозь зямлі прапаў-б, ці ў сълёзы-б разліўся!
 Ці мне жыць на съвеце, ці мне куды дзеецца?
 Ой, Божа мой, Божа, нашто-ж я радзіўся?
 Ой, нашто-ж мне дана тая мова,

Як я
 Каб ,
 Каб і
 Як пр
 Каб і
 Так,
 Каб-ж
 Каб н
 Каб л
 Дзялі
 А бяз
 Хоць-
 Ой, в
 Каб г
 Каб д
 Каб с
 Каб б
 Ой, Б
 Нашт
 Ні ад
 Ой, в
 Ды т
 Нашу
 Хоць
 Ой, в
 Лань
 Ня з
 Парас
 Вазь
 Бо ж
 Прасі
 Злую
 Адвя

Як я ня умею сказаць тоя слова,
 Каб яно-то слова ды праўдай назвалі;
 Каб і разыйшлося то слова па съвеце,
 Як праменныі слоньца ѡёлага у леце,
 Каб на тоя слова ды людцы зрадзелі,
 Так, як тыя дзеткі на съятой нядзелі;
 Каб-жа тая слова ды людцаў зъеднала,
 Каб на тая слова ворагаў не стала,
 Каб людцы прызналі братоў ды братамі—
 Дзяліліся-б доляй і хлеба шматамі;
 А бяз таго слова я нямы калека!
 Хоць-бы занямець мне і да канца века!

Ой, нашто-ж мне вочки, ой нашто-ж мне ясны?
 Каб глядзеў,—які я ад усіх нешчасны?
 Каб душа балела, гледзючы на долю,
 Каб сэрца шчаміла і рвалася з болю?
 Каб было чым плакаць і у дзень і ў ночы?
 Ой, Божа-ж мой, Божа, вазьмі-ж мае вочы!
 Нашто-ж тыя вуши, як ня чуць нічога
 Ні ад людцаў добрых, ні з неба ад Бога?
 Ой, ці ні на тоя-ж, каб чуць людзку лайку,
 Ды тую плакучу дудку самаграйку,
 Нашую жалейку, што енча няйграе,
 Хоць як выигравай ты, а яна смутная?
 Ой, ці не на гэта-ж, каб чуць, як звякаюць
 Ланьцугі на людцах, што з хат уцякаюць?
 Ня здзекуюся-ж, Божа, нада мной, над імі:
 Парабі усіх нас, як камень, глухімі!
 Вазьмі усе змыслы, покі прыйдзе праўда,
 Бо жыць бэз яе нам не вяліка наўда!
 Прасіў Бога ласкі: „Адвярні ты, Божа,
 Злую нашу долю на сухія пушчы,
 Адвярні на камень, ці на бездарожжа,

На вялікі ройсты, на пяскі сыпушчы,
 Ды каб не зазнала ні яго стварэнье
 Гэтай долі нашай да веку сканчэнья!
 Не пачуў ён енку, ня увідзяў мукі,
 Крыж уеўся ў плечы, ланцугі у руکі!
 Прасіў я суседзяў са мной падзяліцца,
 Памагчы крыж несьці, як „з Богам ня біцца“.
 Асьмиялі людзі мяне, як дурнога,
 Там, казалі, праўда, тут тыкеле сіла!
 Даўней, кажуць, праўда па съвеце хадзіла,
 Жабруючы-ж зъмёрла, а людцы скавалі,
 Камянём накрылі, зямлю пааралі,
 Каб ня чуць, не ведаць аб ей ані весці,
 Ды цяпер і кажуць: „Праўда ў небе гдезь-ци“!
 Ды пашлі-ж ты, Божа, Праўду сваю тую
 З неба на зямельку сълязьмі залітую!
 Пасылаў ты Сына, Яго ні пазналі:
 Мучылі за праўду, сілай паканалі;
 Пашлі-ж цяпер Духа, ды пашлі бяз цела,
 Каб уся зямелька адну праўду мела!

З ДАРЭНЬНЕ.

Ехаў я раз ад Кіяны,
 Ды ў Смаргоні, і не пьяны,
 І даехаў да Ваўкелы;
 А конь добры быў мой, белы.
 Тыц, стаў конь паравіцца,
 І храпіц, і дыба стаў,
 Што ня можна прыступіцца,
 Чуць аглоблі не зламаў.
 Гляджу: бочка ля дарогі...
 Чыста-ж бочка, толькі рогі --
 Як-бы трохі відаць збоку.

Думка: вёз хто-сь, ды здалёку,
 Як прыстаў дык, скацішы,
 Сам начуе гдзе-сь у вёсцы,
 Або можа быў падпішы,
 Страціў бочку пры дарожцы.
 А што ў боччы, хто там ведаў?
 Можа брага, можа водка?..
 А я той дзень не абедаў,—
 Вось, каб, думаю, сялёдка?!
 Або каб алей Бог даў-бы,
 Ўжо-жнясьцерпяўбы, украй-бы!
 Ото-ж, думаю, закрашу;
 Натта я люблю з ім кашу.
 Падыйшоў да бочкі, зрухаў,
 Калі адаткнуў, панюхаў,
 Аж з радасьці страпянуўся,
 На ўсе банкі аглянуўся!
 Ну, съвяжуся нікім алеям
 Смак пачуў па губе, нося!..
 Хоць ня быў яшчэ зладзеям,
 Але-ж тут дык давялося.
 Так ужо я чаго-сь рад,
 Падвярнуў свой панарад,
 За уторы падняў бочку,
 Абпёр яе на лучочку...
 А конь—смык, падаўся ўперад.
 А бадай табе тут верад!
 Падкаціў я бочку зноў,
 І як-раз ужо навёў,
 А конь—смык назад, ды тоўк!
 А бадай цябе тут воўк!
 Я ізноў давай каці...
 Здумаў,—лепей распрагці.

Узяў каня, як сълед, разпрог,
 Зірк—аж конь мой і бяз ног.
 Конь-ня-конь, а зэдлям стаў:
 Я спалохаўся, пражагнаў...
 Дык зноў конь і сам запрогся!
 Я спалохаўся, і змогся,
 Скінуў оправку, перажагнаўся,
 Зноў тыкі за бочку ўсяўся,
 А так цёмна,—хоць коль вочки.
 Калі гляну,—то ж ня бочка,
 А каза стаіць з рагамі!
 Хвост, бародка і з нагамі...
 Аж тут пятух калі крыкне,
 Каза ў лесе зарагоча,
 Конь да хаты калі скоча...
 Вот тут я! дагадаўся,
 Кому ў рукі то папаўся.
 Давай казаць „Анёл Панскі,
 Згінь, прападзі дух шатанскі!“
 І цяпер, як хто сямяецца,—
 Мне усё каза здаецца.
 З таго часу да алею
 Я ня мог душу прымусіць
 Адвярнула, дабрадзею,
 Такто чорт нас грэшныхкусіць..
 Каб ня крыж,—прапаў-бы мусіць!

✓ Н Е М Е Ц.

Не люблю я места (па расейску—горад):
 Натта там цяснота і вялікі сморад,
 А паноў, як маку, ды сярод гароду,
 Апроч таго пропасьць рожнага народу!

Наш брат як увойдзе—сам сябе баіцца:
 Ці ісьці бэз шапкі, ці гдзе пакланіцца;
 Да к натта-ж і стыдна, каб не памыліцца:
 Пакланіцца немцу, ці якому жыду!
 Ніхай яго сточа,—набяресься стыду;
 Ніхай лепей з дому я ў той дзень ня выйду,
 А пазнаць-же трудна, як жыда, як немца,
 Як пана якога, ці там чужаземца;
 А што жыд ды немец—дзеци аднэй маткі:
 I мова падобна і адны ухваткі, —
 I абодвы ласы на чужую працу,
 I мусіць абодвы ядуць разам мацу!
 Абодвы абдураць, абдзяруць, як ліпку,
 Адбяруць і сошку за бітую скрыпку.
 Пан наш нябошчык (ніхай яму съвеце),
 Як памёр чацьвёрта вясна то, ці трэцьця,
 Як яго скруцілі, чыста абадралі,
 Глядзіць—будзе кепска, што тут рабіць далей?
 Усё пусьціў арэндай; найперш пусьціў жыда;
 У млыне сеў немец, якая-сь абрыва, —
 Граўши па дорогах, прыйшоў з-заграніцы,
 Прынёс толькі торбу і ў ей дзве скрыпіцы.
 Двор купіў хто-сь рускі, так як за дурніцу, —
 Пан зыйшоў далёка, куды-сь за граніцу,
 Жыд зараз убіўся у рускага ў ласку:
 Што дзень ходзе ў лесе, ад самога браску...
 От ходзіць ён гэта, ды ўсё дубы ліча.
 Як трэба і гроши рускаму пазыча.
 А як ablічыўся, ды дубы аблераў, —
 У восені выгнаў з тысячу сякераў, —
 Шчысьціў пушчу чыста, за пяскі узяўся,
 Як кабан раз'еўся, ды як пан зазнаўся;
 Гавора па-руску і з рускім гуляе,

Разам ляжа, ўстане і ўсім упраўляе!
 Рускі сабе ездзе, ня ў дому ніколі,
 Немец усё меле, ды ходзе па полю.
 Наеўшыся мяса, півам запівае,
 У съвята-ж на скрыпцы, аж пішчыць, іграе.
 Здаецца-б, нічога, калі хто ня ведае,
 Але пачакаўши, дык выйшла камедыя:
 Жыд купіў у месьце сабе камяніцу,
 Глядзім—наш рускі кінуўся за граніцу:
 Пакінуў і жонку, адрокся і дзеци;
 Зъявіўся пан новы (гэта ужо трэцьці)...
 А які-б то пан той?.. Ну, ці хто павера?..
 Гэты-ж самы немец, каб яго халера!
 От, цяперь згадай-ты—хто кім калі стане?
 Аб пану ні весьці, ні слуху, ні званыня,
 Жыд панам зрабіўся, немец яшчэ горшы,
 А мужык быў голы, цяпер яшчэ гольшы!
 Так і на гародзе: лебеда, крапіва,—
 Толькі вырві рэпу,—дык зарастуць жыва,
 Так, як чорт, насее! Ото-ж так і людзі:
 Тутэйшы загіне, дык вораг прыбудзе!

Д У М К А.

Чаго-сь мне маркотна, на плач забірае;
 Мусіць душа чуе якоя-сьці гора,
 Ці штосьці зрабілася... што? А хто яго знае:
 Ці град жыта выбье, ці згіне абора,
 Ці ўраднік загневіцца, пагоне падводу,
 Ці знайдуць у лесе крадзену калоду?
 Ці можа умрэ сын той, што маскалём служыць,
 Ці той што у Мэрыку падаўся, ды тужыць?..
 Так цяжка, здаецца, каб граху не баяўся —
 Ці ў пятлю палез-бы, ці ў ваду схаваўся!

Летась мне было так:—і валы прапалі,
 Съвінны бульбу зъелі, гарод пакапалі,
 Нябошчыца матка чыста захварэла,
 І дзядзькава хата з комінам згарэла;
 Сукна не зваллі,—хадзіў бэз сярмягі,
 А тут і бэз хлеба... прападаў ад смагі!
 Хоць-бы скарэй стала, што ўжо стацца муся,
 Каб так ні цягнула за сэрца, як ліна;
 Бядаваць ня перша, я і не баюся:
 Ніхай усё згіне, дык душа-ж ня гліна!
 Тагды-б ужо ведаў, як і ратавацца,
 Ці там ад няшчасьця, ці з людской напасьці,
 Ці сядзець у хаце, ці куды падацца,
 Ці злажкыўши руکі на векі прапасьці!..
 Да што-ж мне да тога, чаго мне журыцца?
 У мяне ня будзе,—знайдуць людзі хлеба:
 На бяду мне плюнуць, Богу памаліцца,
 Да слушнага часу дажыву, як трэба!
 Вунь стаіць бярозка, тут ля самай хаткі,
 Косы папусьціла... плача, кажуць людзі,
 А мне так здаецца, што ёй ані гадкі:
 Што было—ня помніць, не ўзнае, што будзе.
 А можа-ж і помніць, як то я калі-сьці
 Быўши малым хлопцам, лазіў, калыхаўся,
 Яна была гібка, болей было лісьця...
 І я ўжо ня мог бы, як тады, спінаўся.
 Чаго-ж мне маркотна? Ты скажы, бярозка!
 Маўчиш, як нямая і сама смутная...
 Мусіць тыкі прауда—гэта яе сылёзка,
 Што кажуць другія,—капля расяная.
 Мне жаль і бярозкі, чаго ж яна плача,
 Калі ужо долі ня пераінача?..
 Ня тужы, бярозка, съвет з намі ня згіне,

Вецияр, як павее, шышачкі раскіне,
 Хоць-бы ты засохла,—вырасьце вас болей...
 Перастанем плакаць мы над сваёй доляй!
 Якось яно будзэ, дажывём да дошкі,
 Хоць лепей, хоць горы, абы не так трошкі!
 Шышачкі раскіне, як паракідала
 Маіх шэсьць сыночкаў,—здаецца, ці мала?
 Усе разыйшліся!—Адзін у наборы,
 Адзін пайшоў ў прочкі за чорныя моры,
 Адзін за Дунаем саўсім асяліўся,
 Адзін у Сыбіры,—з старшынёй пабіўся,
 Пяты на пісарстве гдзе-сь у Патарбурку,
 Кінулі у хаце вот крывога Юрку!..
 Ну ды рана-позна, тыкі мне здаецца,
 Кожны занудзіцца, да дому прыбъецца...

З КІРМАШУ.

Гэй, ляці кабыла, хоць ты падарвіся,
 Бо мяне чакае там мая Людвіся.
 Чакае, чакае, аж выйшла за дзъверы,
 Вот ужо і поўнач, а ня есьць вячэры.
 Зварыла зацірку, дык аж гоне сылінку,
 Малачком збліла, як тую сняжынку!
 Гэй, ляці-ж кабыла, па пнёх, па каменінях,
 Бо яна чакае уся у пламенінях,
 Уся у пламенінях ад аднэй мілосыці!..
 Гэй, ляці, кабыла, каб ня ўсьпелі госьці.
 Гэй, басуй, басуй-жа, мая ты кабыла,
 Каб жонка не спала, дзъверы адчыніла.
 Маскалі-ж у вёсцы яшчэ не паснулі,—
 Праляці-ж кабылка, каб яны ня чулі!
 Рві, кабыла, жыва, вязу я гасцінчык;—
 Чи хустку чырвону, ці валовы бічык;

Гэй, вязу гасьцінчык, вязу кірмашовы,
Ці новую хустку, або і біч новы!

✓ ПАДАРОЖНЫЯ ЖЫДЫ.

Што крук круку ня выдзюбае вока,
То ведама даўна і ведама далёка;
І гдзе крапчэйшыя дзяруцца,
Дык слабшыя ніхай жа ня суюцца.
Бо ўжо чубы напэўна што парвуць,
Калі яны адзін другога не паймуць.
З двох мястэчкаў два падвозцы
Двох жыдоў вязлі напроці;
Спакаліся-ж на вузенькай дарожцы;
І ніводзін ня ўступае па ахвоце:
Той кажа: „Парха ты вязешь, дарогу дай!“
А той крычыць: „Ты пана мне не лай,
Бо я твайго і біць гатоў!...“
І біч смалёны тут завёў,
А той у рукі ды бічышча...
І замахалі так, аж съвішча!
Жыдкі у просьбу, каб гадзіцца.
Куды табе!—Ні прыступіцца,
Так бьюць, аж кроў цячэ жыдом!
„Ты бьеш майго, а я твайму аддам!“
І можа-б так на съмерць пабілі
Дык хітра-ж і жыдкі зрабілі:
Той перасеў таму на воз, а той туды.
І так заехалі абодва бэз бяды,
І мужыком так стала бліжай дому
І крыўды ніякой нікому.
Пазналіся жыдкі, пагергаталі
Дык мужыкі і біцца перасталі!
А што? Каб так і мы зрабілі,
А можа-бы і нас не білі?

ХРЭЗЬБІНЫ МАЦЮКА.

Калісъ, як у нас казакі то стаялі,
 У Шнурах за горкай раз мяне спаткалі,
 Сказаў „пахвалёны“, а яавы съмлююща,
 Адзін што-сь съпывае, іншы дме на дудцы,
 А старшы скіпейся: „Ты што за адзін?“
 Думаю: —Хто-ж я?—ужо-ж Юркаў сын!—
 „Тутэйши, кажу я, „свой чалавек:
 „Сын бацькі свайго, а бацька дзяцей,
 „Тут і радзіўся, тут і жыву век;
 „Юркам зваць бацьку, а я дык Мацей.
 „Вун, гдзе і хата і выган і сад;
 „Там жнецъ мая жонка, а тут гарэцъ брат!“...
 Ен кіпіць горай, пытаючи, лае,
 Крычыць і бьецца і у твар штурхае.
 „Ды кто—ты, ды хто—ты,—ци рускі, ці не?“
 Я дай круціцца туды і сюды,
 Думаю:—Што-ж сказаць яму мне?—
 „Я не нашу, кажу, барады!“.
 „Да ты“, ён кажэ мне, „веры якой?
 „Ці ты праслаўны, ці ты—паляк?“
 „А дайця-ж паночку“, кажу, „мне пакой“
 „Ды я-ж тутэйши, як казаў дык так!“...
 Як съцебане пракляты мяне, —
 Аж у вочах чырвона здалося!
 Каб я-ж у чым-кольвек, у якой віне,
 А то і ня ведаць скуль узялося?
 Я кажу гэтак: „Калі ж ужо так,
 „Што васпан бъесься бэз-дай прычыны,
 „То мусіць і праўда, што я паляк
 „І буду паляк я ад гэтай гадзіны!“...
 Ну і далі-ж мне добра на знак:
 Цягнулі біўшы аж ў Жамаслаў,

Каб Каб
 Каб Тоя
 Калі Калі
 „При „Сам
 Трэб Наро
 Княз Княз
 „Эх“ „Шт
 „Ну, „Дас
 „Дас „Тут
 „Тут „Буд
 „Буд „Ну,
 „Ну, „Бац
 „Бац Мы- „Маўч
 Мы- „Ен-ж
 „Маўч Вядз
 „Пій „Вот
 „Вот „Рус
 „Рус „Каб
 „Каб Мірон
 Гляну „Як“
 „Як“ „Спы
 „Спы „Як ё
 „Як ё „Дык
 „Дык Цягну
 А тут

Каб помніў крэпка, што я паляк,
 Каб і вам гэта здарэньне сказаў.
 Тоя прайшлося, пайшлі й казакі;
 Калі пад восень завуць нас у збор:
 „Прыехаў“, кажуць, „начальнік такі!
 „Сам князь Хаванскі: ідзіце у двор!“
 Трэба ўсё кідаць (хоць святам было).
 Народам, як макам, ўвесь двор заліло:
 Князь у палетах, вясёлы такі!
 „Эх“, кажа, „рэбяты,— вы дуракі,
 „Што ў рускай зямлі, дый каталікі!
 „Ну, цар вас прыймае у сваю веру;
 „Дасьць зямлі многа!... Вы, на паперу,
 „Тут падпішице, а поп пасъвенце,—
 „Будзе ўсё добра, усюды пашэнце...
 „Ну, братцы, выпьем па чарцы усе;
 „Бацюшка крыж і крапідла нясе!“
 Мы ж толькі зірк адзін на другога,
 Маўчым, трасёмся, не кажам нічога:
 Ён-жа Мірана за плечы узяў,
 Вядзець да стала, гарэлкі падаў:
 „Пій на здароўя і так пішы:
 „Вот сабраліся дзьве тысяч души,
 „Рускую веру хочам прыняць,
 „Каб каталіцкай ні ведаць, ні знаць“...
 Мірон папярхнуўся, як хуста зъялеў,
 Глянуў на ўсіх, на мяне паглядзеў —
 „Як“, кажа, „людзі, так“, кажа, „і я,
 „Спытайця“, кажэ, „вун Мацея,
 „Як ён ды скажа перавярнуцца,
 „Дык усе вёскі на яго згадуцца!“
 Цягнуць мяне да таго князя,
 А тут аж мурашка за скурай лазе.

„Ну што, маладзец, напьёмся водкі?“
 Даець мне гроши, такі салодкі:
 Усё гавора, радзе, пыте,
 Жонку цалуе, дзяцей гайдае.
 „Ну, што-ж—надумаўся, ці ўжо гатоў?“...
 „Надумаўся“, кажу, „каб сто катоў
 „Дралі мне скуру, пяклі на агню,
 „Я веры сваёй тыкі не зъмяню!“
 Iх! Закіпей тут той князь, аж зароў,
 Аж вылупіў вочы, шчырвянеў, як кроў...
 „Розаг падайца, нагаяк, сто лоз!
 „Ён з веры съмяеца мне тут-же пад нос!“
 Хаплі мяне які-сьць гайдуки,
 I розаг падалі чатыры пукі.
 I бьюць—не баліць, хоць за сэрца бярэ:
 За што-ж ён, пракляты, мне скурӯ дзярэ?!
 Як крыкну я гэта: „Эй, бійца-ж мацней,
 „Мацнейшы ад веры нашай Мацей!“
 Вот так-то хрысьцілі мяне казакі
 З тутэйшага ды ў палякі!

БОГ НЯ РОЎНА ДЗЕЛІЦЬ.

Бог сіроты любіць, але долі
не дае.

Прыказка.

Чым то дзеецца на съвеце,
 Што ня роўна дзеле Бог? —
 Адзін ходзіць у саеце,
 У золаце з плеч да ног,
 А другому, каб прыкрыцца
 Хоць анучай,—велькі труд;
 Ўесь, як рэшата, съвеціца,
 Адны латы, адзін бруд!

Адзін
 А в
 Увядз
 I то
 У д
 Веца
 Тут
 Тут
 Гэтвы
 Цёпі
 А ля
 А ён
 Той
 Што
 Паўн
 У съ
 Гэтвы
 Тольк
 I саб
 Усё
 А то
 Хлог
 Раза
 З ка
 Адна
 Зара
 Рукі
 Як к
 Друг
 Прав
 А въ
 Цяні

Адзін мае хатаў многа,
 А вялікіх,—касьцёл моў;
 Увясьці-б туды хоць Бога
 I той-бы з іх не пайшоў.
 У другога ў съянне дзюры,
 Вецир ходзе, дым і сънег;
 Тут карова, съвіньні, куры...
 Тут пакута, тут і грэх!...
 Гэты едзе у вагоне, —
 Цёпла, мякка, толькі жыць!
 А ляціць,—як віхар гоне,
 А ён сабе толькі съпіць!
 Той ў мяцеліцу, ў марозе,
 Што аж вон яму прэ дух,
 Паўзе з клункам па дарозе,
 У сънягу увесь па брух!
 Гэты хлеба і не знае,
 Толькі мяса, ды пірог,
 I сабакам выкідае
 Усё тоя, што ня змог.
 А той хлеб жуе з мякінай,
 Хлопча квас ды лебяду,
 Разам жывець і есьць з свінкай,
 З канём разам пьець ваду!
 Аднаму дзесяткі-служкі
 Зарабляюць сотні сот;
 Рукі ў яго, як падушкі,
 Як кісель дрыжыць жывот!
 Другі-ж сам, аж на дзесятак
 Працууючы льє свой пот,
 А высахшы, як аплатац,
 Цянюсянкі,—як той кнот.

ХЦІВЕЦ І СКАРБ НА СЬЯТОГА ЯНА.

Пры выгане ў вёсцы, ў самай перагонцы
 Была хата крывенка у адно ваконца;
 У хатцы адзінокі жыў хцівец лянівы,
 Што думаў бэз працы зрабіцца шчасльвы.
 У грошах, ён думаў, ўсё людзкое шчасьце.
 А ён-жа павінен гдзе-сьці скарб напасьці!
 За мілю-ж за вeskай ды быў лес закляты;
 А хціўцу-жа лес той як-раз проці хаты.
 Ў tym лесе заклятым не расло нічога,
 Праз яго ніколі ня ішла дарога;
 Баяліся людзі у той лес заходзіць,
 А як хто заблудзіць,—чорт па тры дні водзіць!
 Пьяны хцівец йшоўши з вясельля да дому,
 У той лес убіўся, залез сярод лому:
 Вот стаіць ён гэта, клянец—праклінае,
 Калі гляне воддаль,—съветлачка мігае;
 Думаў—хата блізка, ці хто-сь пасець коні;
 Кінуўся на съветла, прайшоў можа гоні,
 Аж глядзіць—агонь той ды з зямлі бярэцца,
 Хоць гарыць—не паліць; ня можна й сагрэцца.
 Спалохаўся хцівец, аж працьверазіўся,
 Сам не аглядзеўся, як і апніўся
 Аж у сваёй хаце, аж на печ забіўся!
 Назаўтра па вёсцы аб усім аб гэтым
 Вестка абліяцела, як папер штакетам.
 Адзін скажа верне, другі праінача,
 А кожны па свойму здарэньне тлумача.
 Адзін кажа,—пэўна маланка бліскала
 Дык пьянаму хціўцу у вачох і стала,
 Другі,—што то—съветласць з магілкі съятоага,
 Пэўна хцівец будзе шчасльвы у Бога.
 А другія кажуць,—што то—скарб закляты,

Што хцівец, як знайдзе, дык будзе багаты!
 А хцівец дай думаць: як—бы тут разжыцца,
 Хоць-бы гэтым скарбам з чортам падзяліцца.
 І сядзіць на прызыбе ці ў съвята, ці ў будні,—
 Калі раз пад вечар вылазе чорт з студні!
 Опратка нямецка, спераду куртата,
 Капялюх высокі, як жыд носе ў съвята,
 Портачкі, як дудкі, сам які-сь цыбаты,
 І шкляныя вочы, з заду хвост куртаты...
 Хцівец дагадаўся, што то за пасланец,
 Са страху затросцяся, так як той паганец;
 А тыкі пытае, трохі ачуняўшы:

— Хто ж такі панічык?—нібы не пазнаўшы...
 — Ды я ня тутэйшы, пліпатэнт *) здалеку,
 Душки закупляю для пана што року! —
 — А ваш пан багаты, ці дорага плаце? —
 — Ix!—кажа,—мільёны ён на гэта траце,
 Яму трэскі а гроши, што гроши то трэскі;
 Усякага купіць, абы толькі кепскі! —
 — Нашто-ж душки кепскія, здаецца? —
 — Э, бо добры у добрым псуецца! —
 — Ці-б то мне ня можна прадацца вашэці,
 Каб я быў багатшы ад усіх на съвеці? —
 — Можна,—кажа немчык,—а чаму-ж ня можна?
 Цераз майго пана нігды не парожна.
 Пры сабе не маю, але вун, у пушчы,
 Ляжыць скарб закляты за ройстам у гушчы,
 А там, на засьценку, ёсьць ведзьма старая,
 Пакажа, як браць скарб, яна усё знае! —
 Наша душа, твае гроши!—І запісаў што-сьці,
 А сам кінуўся аб землю, забражджэлі косьці,

*) пленіпатэнт—камісар.

Віхрам закруціла, і ёп знік, як пена.
 Хцівець зьвяк на камень, аж пабіў калена,
 Спалохаўся чыста, што аж пражагнаўся,
 Нават плюнуў тройчы, злажыў тройчы фігу,
 Але.. чорт закрэсьліў душу сабе ў кнігу!
 Вот назаўтра хцівец прад усходам рана
 Ляціца да тэй ведзьмы, казаў бы да пана.
 Вот ужо і блізка яму да зас্তценку...
 Стала чаго-сь страшна! Ідзець памален'ку.
 Аж скуль узяліся, як туман з дубровы,
 Крукі і вароны, сарокі і совы,
 Ды як сталі кракаць, галасіць, съмяяцца,—
 Хцівец аж схітнуўся, каб назад падацца;
 Узяў камень, калі пусьціць, калі уцярэбе,
 Ды трапіў ня у птушкі, а сабе па лэбе!
 Аж зарагаталі каменьня па полю,
 Аж сыпнулі сълёзы у хціўца ад болю.
 Давай таптаць лапцям каменьня са злосці...
 Калі глянє,—ведзьма! Адны толькі косьці!...
 Калі гаркне хціўцу у вароньне горла:
 — Якая-ж—то немач цябе тут прыпёрла?
 — Маю інтарэсы, — кажа, — да ващэці,
 І даўно прыйшоўбы, каб не твае дзеци...
 А яна праз комін глядзіць і гавора
 Я цябе чакала, але не так скора.
 Не рабі мне глуму, а ідзі у сені,
 Але зажмур вочы, вывярні кішэні
 І паўзі на брусе, ды наперад задам,
 Пад съяну пралезеш яшчыркай, ці гадам...—
 Увышоў ён гэтак у тое мяшканье,
 Аж спацеў са страху! Калі, гэта, глянє:
 Паўнюсенька хата пташковых галовак,
 Скрыдэлак і ножак і цэлых паловак:

Там сьвішчыць, там вішчыць, то крэкча,
 Гэтая стогне, а другая клекча,
 А ведзьма як крыкне каршуновым басам,
 Дык усё замоўкла зараз тым-жа часам.

— Ну, кажы-ж, што трэба? Мусі ці ня грошы?
 Бо віджу для нас ты чалавек хароши! —
 — Эгэ-ж,—кажа,—скарбу хацеў-бы дабраца,
 А, ваша, дык знаеш, як за яго ўзяцца! —
 — Відзіш, які ласы? Шак гэта не жарты!
 Пагладжу я первеи, ці ты яго варты:

Задам тры работы,—як выдзяржыш пробу,
 Дык забярэш скарбы, а не—дык хваробу!
 Нанасі-ж пазногцям мне вады вядзерца,
 З маленькіх пылінак, вот па гэтай мерцы,
 Пастаў стоўп высокі, ды як волас ценкі,
 І злічи лісточки на ўвесь лес гусьценкі!...
 Мусіць тут і немчык тыкі памог трошкі,
 Досьць што крутам-мутам выпаўніў да крошкі,
 Адкуль і ахвоты і розуму стала?
 Усё зрабіў хцівец, што ні загадала.

Ведзьма яго хваліц, гладзіц па галоўцы;
 Падала вячэраць чаго-сь у латаўцы;
 Здаецца яешню і з савіным шмальцам,
 Сама яго корміць, папіхае пальцам...

Потым таго кажа:—Калі ты, лядачы,
 Захацеў так скарбу, дык ідзі-ж у ночы
 У лес перад Янам, каб ні брэх сабачы,
 А ні съпей пятухы, а ні людзкі вочы
 Ня былі ў прашкодзе. У папараць сядзеш,
 Хустачку падсьцелеш, добрانька разгладзіш,
 І чакай паўночы. Папараць дасьць кветку,
 Ты струсьні на хустку папараці ветку,
 У хустку завяжыш кветачку ты тую

І будзеш мець скарбы, калі пашанцуе.
 Толькі, дзяцюк, слухай: каб ты не жагнаўся,
 І нясучы скарбы, каб не аглядаўся!
 Хцівец дачакаўшы прад съятога Яна,
 Зайшоў у лес далёка ад самага раиа,
 Выспаўся за сонца, вечарам памыўся,
 І сабе чакае: ці скора паўночы?
 Паставіўши слупам на папараць вочы;
 Толькі зірк: па лесе кажаны, як мухі,
 Каля яго крудзяць, поўзаюць рапухі,
 Гадзіны суюцца, а совы галосяць,
 Ваўкі страшна выноць, аж эха разносяць;
 Ажна лес трасецца! І хцівец затросця,
 Але страх падоляў і усё прайшлося,
 І усё заціхла, як магілка ў ночы!
 Хцівец зноў паставіў на папараць вочы,
 Вецирок па лесе лісткі развеавае,
 Струхнулася папраць, як-бы то жывая!
 Калі глядзіць хцівец:—кветачка, як сонца
 Заблішчэла ясна, хораша бяз конца!
 Струсануў на хустку хцівец кветку гэтую
 І ляціць да хаты з кветкай, як штахэтай!
 Цяпер хцівец ведаў усё на съвеце чыста.
 Што у сяродку, гдзе сіла нячыста,
 Як звяры гаворуць, скуль вада у рэчцы,
 Калі што пасеяць, адкуль што бярэцца,
 Калі будзе вецир, маладзік настане,
 І каму якое гдзе будзе спатканье, ¹⁴
 Умеў перакінуць сябе, ці другога,
 Хоць у што захоча, абы ні ў съятога!
 З карача надоіць малака кадушку,
 З вады зробіць водку, з каменя падушку;
 Як захоча,—дохне скаціна ад вока,

Ведае, гдзе скарбы, хоць-бы як глыбока!
 Знаў лячыць шалёных і кроў стрымаш з раны,
 Загаварыць зубы, ці вочы паганы,
 Заломы у жыце закруціць па злосці,
 Ці выжакаць чужыя, як закруціць хто-сьці,
 Такі стаў дасужы, што съвет зьдзіваваўся,
 Адкуль гэта хцівец розуму набраўся?
 Усё, усё чыста стаў ведаць, як трэба,
 Толькі што ня ведаў, як зарабіць хлеба.
 Узяў ён сякеру, рыдлёўку пад паху
 І йдзець у лес той бэз жаднага страху.
 Прыходзе да мейсца, гдзе съятло мігнула,
 Штрахануў рыдлёўкай, аж зямля здрыгнула,
 Як людзкія грудзі, і аж застагнала
 Жаласьліва, цяжка, як-бы вот канала !
 А ваўкі, мядзьведзі, каты і сабакі,
 Гадзіны, рапухі і зывяры усякі
 Калі загалосяць, як закрычаць пташкі,
 Аж хціўцу за скурай сыпнулі мурашкі,
 Пот паліўся цурком, валаскі паўсталі...
 Хцівец страх падоляў і капае далей.
 Трошкі пачакаўшы,—скуль браліся крыкі—
 Шаблі зазывінелі, забражджэлі пікі,
 Бьюць у барабаны і кричаць салдаты:
 „Лаві, рубі ногі, каб ня ўцёк да хаты!“...
 А хцівец капае, як-бы і ня чуе.
 Тут ляціць карэта...—От-от задратуе!
 Там сотнямі коні яго налятаюць,
 Хурманы ганяюць і асьцерагаюць...—
 Ён усё капае,—вот так як наняўся.
 Як ужо-ж і гэтым страхам не паддаўся —
 Гадзіны з балота і вужоў цімала
 Лезуць праста ў вочы і тыкаюць жала...

Як-бы то ня чуе,—як-бы то не знае!
 Потым ваўкалакі, смаўжы, ваўкалюды,
 Зубастыя ведзьмы сабралісь з усюды;
 На яго суюцца, зубамі скрыгочуць,—
 Ён тыкі капае, аж чэрці рагочуцы!
 Асэараў, соцкіх, ураднікаў хмара
 Налацелі, грозяць, другі аж удара...
 Ен усё капае, ані аглянецца.
 Скарб і паказаўся,—няма куды дзеецца!
 Кацёл, як кадушка, зялезам абіты...
 Абухом, як трэснуў, дык пусьцілі ніты;
 Рэчкай паліліся новыя дукаты,
 А хцівец падумаў: „Цяпер я багаты!..“
 Набраў іх бяз ліку, у мяшок насыпаў,
 На плечы закінуў, зрадзеў,—аж захліпаў,
 І... ляціць да дому з тымі дукатамі...
 Аж тут і пагоня зямлю капытамі
 Рвець, як даганяе, аж сапуць іх коні!
 Ён чуе, што блізка, можа німа гоні,—
 Дукаты ў лісічкі, а сам у калоду
 Перакінуўся зараз і прапаў, як ў воду!
 Калі-ж наляцелі калмыкі, арапы,
 Шаблямі махаюць, аж трасуцца храпы,
 Ды ніяк нічога ня могуць дарадзіць,
 Так то умеў хцівец і сълед свой загладзіць.
 Тыя-ж паставялі, пацмокалі трохі,
 Коні завярнулі і пайшлі, як блохі.
 Калоду ў сябе зноў, лісічкі ў дукаты
 Перакінуў хцівец і ляціць да хаты.
 Калі ў поўдарогі чуе—ізноў гонюць,
 Крычаць і страляюць і шаблямі звонюць.
 То былі татары—кудлатыя шапкі,
 А твар,—як дзьеve скулы, а вочы,—як крапкі.

Як зглядзелі хціўца,—калі запішчэлі,
 Аж прыляглі коні... але не пасьпелі.
 Хцівец верць у дуба, а гроши у роя,
 А мяшок у вулей! Удалося й тоя.
 Цмокаюць татары! Прапаў, як у воду!
 Адзін кажа: „Трэба-ж зласаваць хоць мёду“.
 А тут на іх коні пчолы, як сунуцца,—
 Ледзьві паўсядалі, каб назад вярнуцца!
 Хцівец зноў уцекі. Пад вёскай, за гоні,
 Чуе, забубнела і зноў хто-сьці гоне!
 То гналіся туркі так, як падчас бітвы:
 Палаши крывыя, вострыя, як брытвы,
 У зубах кінджалы, голавы абрывы,
 Брові так, як вусы, а твары сярдзіты!..
 Хцівец кінуў камень, а гдзе ён каціўся,
 Там ручэй глыбокі, шырокі зрабіўся;
 На ручаю човен і буч на дне рэчкі
 Поўны карасямі. Туркі, як авечкі,
 Саўсім не пазналі, што то перакінуў.
 Хцівец сябе ў човен! І цяпер не згінуў.
 Туркі завярнулі, а хцівец уцекі!
 Ужо тут пад хатай сусед недалёкі,
 Як крыкне на хціўца: „Пачакай ты, скнэра!
 Падзелімся скарбам! А, які нявера!
 Вытрымаў і гэта і ні аглядаўся,
 Стануў на парозе, за закрутку ўзяўся,
 Аж тут сам сабою узяў мех прадраўся;
 Як сыпнуць дукаты, дык аж загрымела!..
 Ня вытрымаў хцівец,—у вачах съязніла,—
 Аглянуўся,—відзіць: ажно чорт съмяецца,
 Крыўляе, рагоча, за бокі бярэцца!
 Тут абамлеў хцівец, як сноп паваліўся;
 На раніцы толькі з расой прабудзіўся;

І найперш заглянуў—скарб яго ці цэлы?
 Зірк! Губы развесіў і стаіць здурнелы:
 У мяху ўсё трэскі, а гроши не стала;
 А душа за чары навекі прапала.
 З папараці кветку хцівец гдзе-сьці страціў,
 Памарка забіла і не разбагацеў!
 Цяпер ня то дзесяць,—трок ня пераліча,
 Ня хціўцам, а дурням кожны яго кліча.
 Вось хцівасць на гроши давяла да згубы:
 Німа ў съвеце лепей, як свой грошык любы,
 А то, як каторы чалавек хароши,
 У добрым здароўі век зжыве бяз гроши!

ГДЗЕ ЧОРТ НЯ МОЖА, ТАМ БАБУ ПАШЛЕ.

Адзін мужык ды добра з жонкай ладзіў,
 А гэта-ж чорту ў горле косьць.
 І што ён толькі не рабіў,—не звадзіў,
 І немарасць бярэ і злосцьць.
 Чорт з хаты вон ідзе, хвастом трэ вочы:
 Жаль души яму, а нават стыд;
 Не раз ня еўши быў, не спаўши ночы,
 А скутку—ніц,—сабе абрыйд!
 Калі глядзіць, шкулдык, шкулдык бабуся,
 Як раз у тую вёску йдзець;
 Чорт думае: дай бабе пакланюся,
 Яна іх пэўна развядзець,
 Прад бабай чорт такім харошым стаўся,
 Аж вышчырыўся бабін клык;
 Чорт жаль свой расказаў і абяцаўся

Даць бабе пару чаравік,—
 Як толькі муж ды жонку аддубасе;
 І прысягу па свойму даў.
 А баба ўнэт за дзела узялася!
 (Чорт бабу пэўна добра знаў
 Яшчэ тагды, як яблык краала Ева,
 У раі Божжым, гдзе-сьці там,
 З таго праклятага праз Бога дрэва,
 Што праз яго прапаў Адам).
 Вось бабка зараз шусьць да жонкі на сакрэты;
 Давай хваліць, што добра так жывуць,
 Што рэдка гдзе знайсьці такой кабеты,
 А лепшых дык нігдзе ня чуць.
 А можна-бы і лепей нават жыць,
 Каб жонка ведала сакрэт,
 Умела як на тоя варажыць, —
 Яшчэ бы лепшы стаў ёй дзед.
 Ёсьць у мушчын на самым гарляку
 Грубейшы валасок адзін,
 Як спіць, — згалі яго, дык будзе да вяку
 Слухмяны для цябе, як сын! —
 Тут бабе жонка надала, што мела,
 І баба з Богам выйшла вон,
 А жонка з радасьці і полудня ня ела:
 Што век жа будзе добры ён!
 Мужык гарэ, і блізка ля мяжы,
 А баба міма йдзе... Шкулдык
 І стала! Кажа: — Божа памажы! —
 Як трэба атказаў мужык.
 — Што добра га чуваць, бабуся, у людзях? —
 — Ай, чула, чула дзісь я шмат!
 Ці то казаць, ці не казаць? Бо страх!

Цяпер на брата ідзе брат,
 А жонкі вернай—гдзе цяп'ер шукаць?
 І у тваёй каханак ёсьць;
 Змаўлялася,—як будзеш ў полі спаць,
 Дык брытвай табе зробе што-сь!...
 Сказаўшы гэта,—марш у лес бабуся,
 Як ліс лягла за першы куст;
 Ціхусен'ка ляжыць, хоць кашаль дусе,
 Ня пусьціць нават пары з вуст!
 Аж жонка з полудням ляціць ад вёскі,
 Схаваўшы брыту ў кішэнь,
 На вобмежкі паставіла дар Боскі
 І кліча мужа, як што—дзень.
 Ён хмурны што-сь і ёсьць не натта хоча,
 А потым зараз лёг заснуць.
 Заснуў!... А жонка у кішані шамоча...
 Дастала брыту—і чуць-чуць...
 — Га, рэзаць, подлая ты душагубка! —
 Зароў, як той шалёны бык:
 — Дык вот якая ты, мая галубка!...
 І дай біць жонку той мужык!...
 Зъдзівіўся чорт, што баба так зрабіла,
 Узяў яго прад бабай ляк.
 Ціжэмкі бабіны наткнуў на вілы,
 Здалёку даў,—баяўся так,
 Каб баба і яму жыцьця ня струла,
 Не нарабіла ў пекле штук,
 Не набрахала-б там, што чула,
 Або, што ён—яе байструк.
 З тых пор, як чорт гдзе не дарадзе,
 Там слухае ён бабскіх рад,
 У бабскай круціцца грамадзе,
 І ў пекле тым трymае лад!

КЕПСКА БУДЗЕ!

Як я толькі нарадзіўся —
 Бацька сказаў: — Кепска будзе! —
 Ну дык жа-ж не памыліуся:
 Зьдзекавалісь Бог і людзе
 А чым кепска? Бо у марцы
 Я радзіўся (пост праудзівы,
 Цяжкі месяц ў гаспадарцы;
 Як пражыў хто,—будзе жывы).
 Пераеўся хлеб да крышкі,
 Бульбы толькі, як паселяць,
 І прыварку а ні лыжкі,
 І скаціна,—хоць развеяць;
 Ні саломкі, ня то сена,
 Хоць бы на раз для скаціны;
 А тут дроў а ні палена;
 А тут яшчэ нарадзіны!
 Трэба-ж бабе бохан хлеба
 І гарэлкі-ж трэба пляшку,
 Яшчэ-ж хрысьціць хлопца трэба...
 Вот і думай, як сермяжку
 Нясьці жыду пад заставу,
 Ці прадаць каня, кароўку.
 — Сей,—казаў ён,—я на лаву,
 Узяўся за галоўку,
 І заплакаў, аж заліўся,
 Так, як бацьку пахаваўши...
 Кепска зрабіў, што радзіўся,
 Кепска будзе съвет пазнаўши! —
 Ці то слова йшло урокам,
 Што казаў у кепскім часе,
 Ці хто кінуў такім вокам?...

Ну і доля-ж удалася!
 І збылося-ж бацькі слова!
 Вот у тыдзень вязуць гэта
 Хрысьціца мяне да Макрова
 Кумоў двоя і кабета.
 У Аборках мост сарвала...
 А я-ж быў—чуць жывы, слабы;
 Рада-ў-раду, на тым стала,
 Што ахрысьціца з вады бабы.
 З Бярэзіны жменю вады
 Кума сама зачарпнула,
 Паматала сюды—туды,
 Трэйчы на мяне лінула.

— Вось і хрест увесь тут,—кажа,—
 І ксёндз хрысьціца гэтак сама,
 Толькі яшчэ чым-сь памажа,
 А хлапцу ўсё роўна — яма!
 Хоць-бы жывым ды давезьці,
 Каб дарогай не сканала, —
 Скажуць, кепска вязла гдзе-сьці,
 Або туга спавівала!... —
 Гэтак мяне пахрысьціўши,
 Вязуць назад ўжо да маткі.
 Вочы добра пазаліўши,
 Ледзьве унісьлі да хаткі.
 Закусіўши тут, як трэба,
 Пакумаліся і квіта!
 Баба ўзяла бохан хлеба,
 Пляшку водкі, торбу жыта;
 Разыйшліся і паснулі.

• Матка-ж мяне калыхае:
 — Люлі,—шэпча,—сынок, люлі!..
 А як зваць? Сама не знае.

Вот назаўтра з пазаранъя
 Бяжыць матка да кумошкі,
 Ды пытае; як празванье
 Далі сыну? Лёну трошкі
 Тут прынесла пры здарэнъі,
 Трошкі сала, круп са жменю...
 А кума-ж была праворна:
 Хоць што збрэша, не запнеца,
 Круце сабе ў сенях жорны,
 Трэба-ж салгаць,—куды-ж дзецца?
 — Імя,—кажа,—твайму сыну
 Ксёндз хацеў даць па кантычцы;
 Думаў ён можа з гадзіну;
 Узяў ксёнжку, як стаў рыцца,
 Дык даў потым з каліндарка!
 Матка прутчэй з хаты ў сені,
 Як-бы цівун гнаў па карку,
 Усё шэпча то іменъне:
 — Аліндарка; Аліндарка! —
 Прыляцеўши так да дому,
 За калыску узялася
 І зрадзела, як съятому,
 Што аж сълёсмі залілася.
 І калыша і галосе;
 Натта імя ўпадабала;
 Натта добрая здалося,
 Што такога і не знала!
 Вось і клікаць мяне сталі,
 Скаліндаркам, Аліндаркам...
 Ну, як зналі, так і звалі.
 Але вось што з гаспадаркай?
 Найперш конь здох, та го-ж лета
 цялушки, як лань пала...

Матка-ж, ведама, кабета,
 Затужыла і запала,
 Гадкоў со-тры пацягнула,
 Ў марцы й ручанькі згарнула,
 (А ўсё ў марцы, трэба-ж гэта!
 А разумная была кабета!)

З таго гора бацька бедны
 Стай маркотны, як магіла.
 Было сядзе такі бледны!

— Што-ж ты гэта нарабіла?! —
 Гэтак скажа і заплача.
 (Хто-ж пачуе, хто убача?)

Потым дай памалу сватаць;
 Трэба-ж, ведама, жаніцца,
 Каб было кому палатаць,
 Каб было у што зъяніцца,
 А так усё памарнела:

Куры, гусі, нават съвіньні, —
 І съвіньня дзяцей паела,
 І карова марне гіне...

Ў восень давай шукаць пары.
 Ды ніводная ня хоча;
 Аднэй бедны, другой стары,
 Трэцьця — чорт зна, што тароча:
 — Аддай, — кажа, — Аліндарку

Куды-кольвек, хоць на людзі,
 Сядзь на нашу гаспадарку!
 Тагды выйду, добра будзе! —

Бацька кідаўся со-тры тыдні,
 Яшчэ горай зажурыўся,
 Прадаў сякі-такі злыдні,
 Разлайдачыўся, распіўся,
 І умёр тан пад гародам,

Ушчаміўши ў плот галоўку.
 Шапку знайшлі аж за бродам
 І у шапцы залатоўку.
 А на-зяўтра прывёў соцкі
 Асэара, паноў троя.
 Труп той зрэзалі на клёцкі...
 (А у марцы-ж было тоя!)
 Мяне цётка, ў апеку
 Ўзяўши, трошкі падрасьціла,
 Ды якому-сь чалавеку
 Як за сына адпусціла.
 Незадоўга змёрла цётка:
 Я стаў круглая сіротка.
 Ці гдзе днёю, ці начую,
 А ўсё бяду сваю чую!
 Пастухі збяруцца ў гаю,
 Пяюць песні ля бярозы,
 А мне чаго-сь,—сам не знаю,—
 Смутна, цяжка, цякуць сълёзы.
 Рос я гэтак за вачыма,
 Ужо трэйчы спавядайся,
 Калі зімой да вайчыма
 Ды ураднік заблукайся.
 Я сяджу сабе на печы:
 Пляту лапці, ўю аборы.
 Ён паказуе праз плечы:
 — Што-то? Сын твой,—кажа,—хворы?—
 — То ня сын,—айчым мой кажа,—
 Ўзяў сіротку. Дзякую Богу,
 Добры ўдаўся: позна ляжа,
 Рана ўстане і адлогу
 Не запусьце... спагадлівы!
 Маю сына, хоць ня родны.

Ажаню, як буду жывы.
 Будзе Богу й людзям годны! —
 — А лет сколькі?—той пытае.
 — Дваццаць,—кажа,—мусіць, мае. —
 — А зваць як?—Ды, Қаліндарка!... —
 Ўраднік піша усё шпарка:
 Як радзіўся, гдзе хрысьціўся...
 Пісаў, пісаў дый паехаў.
 Бацькі яго угасьцілі,
 Далі торбачку гарэхаў...
 Паслья таго, так не далей
 Як у тыдзень, і асэсар
 Шусьць у хату (і з мэдаляй).
 — А гдзе,—кажа той пасэсар,—
 Твой Ліндарка, ці як звецца,
 Што хаваецца з някруцтва,
 Пляцець лапці на печцы?...
 Ашукаства! Баламуцтва!...

.
 А я-ж ехадь меў па дровы...
 Бацька клікнуў. Іду у хату...
 А асэсар той — здаровы! —
 Лясь мне ў морду, потым тату!
 Я-ж узяў яго за грудзі
 І піхнуў ілбом у дзъверы.
 Ён як раўкне: — Гэй вы, людзі, —
 Тут разбой! Прыміця меры!...
 Тут рыштант, брадзяга скрыты!...
 Вось і лоб калісь быў брыты!...
 Вяжы усіх, нараджайся!...
 Мянэ лясь!—Ты хто? Сазнайся! —
 — Скаліндар,—кажу,—сірота! —
 Пацагнулі ап дарозе,

Завязалі і вароты,
Мы-ж спынуліся ў астрозе...

Астрог, братцы, паглядзеўшы
Мімаходам, выглядае
І нічога; шак ня еўшы
І ў астрозе ня бывае.
Але лепшы ў хаце голад,
У дарозе велькі холад,
Найцяжэйша праца ў полі, —
Як у той астрожнай долі!
Відзяў пташку я у клетцы,
Як галоўкай поты бьецца,
Аж скрыдэлкам затрапоча
І сканае... жыць ня хоча!
Раз лісіцу, аткапаўшы,
Прывязалі мы да кола:
Стала-ж грызьці, што папаўшы,
Сабе бруха распарола,
Растрыбушилася на часьці, —
Каб ня жыць так, хоць прапасьці!...
Нашто,—гадзіну, медзянку,
Пусьці ў шкляннае начынне, —
Сама сябе бэз прастанку
Будзе жаліць, пакуль згінелі...
Як ужо-ж скаціна тая,
Або гадзіна праклята,
І та цану волі знае,
Што-ж для нашага-то брата,
Меўшы розум не скацінны,
Як знаць волю мы павінны!?....
А ў вастрозе-ж німа волі,
Ні у чом, німа й ніколі!

У зялезе тыя дзъверы
 Пры дзъвярох стаяць жаўнеры,
 А народ усё сядзіты,
 Так як-бы яшчэ ня сыты
 Людзкіх сълёзаў, муکі, енку;
 Не гавораць памаланьку,
 А ўсё зыкам, а ўсё з лайкай,
 А ўсё з боем, ўсё з нагайкай.

У дзядзінец нас як пхнулі,
 Дзъвярмі тымі як грукнулі,
 Даўк і съвет мне тым закрыўся,
 Як-бы у труну забіўся...
 Зараз старшы ўзяў за плечы,
 Хляснуў трэйчы, так,—бязрэчы!
 Ключы кінуў. — У халодну! —
 I аблаяў матку родну.
 Нас піхнулі, як у яму,
 Ў цёмну хату чварагранну,
 Даўлі хлеба, вады меру,
 I запёрлі, як за веру
 У цямніцах калі-сь гэта
 Замыкаліся ад съвета.
 Цёмна, зімана!... Прытуліцца
 Німа куды! А каганец,
 Як-бы губка, толькі тліцца...
 Зас্পявалі мы ражанец:
 Пляём, плачам, аж галосім!
 Божай ласкі, праўды просім,
 Ў такім енку, са сълязамі
 I паснулі мы ў той ямі!
 Абудзіўся я з здзівеньня:
 Глядзяць у шчэлачку праменьня!

Я падумаў: ласка-ж Божа
 І сюды пралезьці можа!
 Агляднося вакола,
 Як-бы шукаў і тут Бога.
 Мне зрабілася вясёла,
 Не баюся я нікога.
 Зноў ражанец; „Бог уцечка“...
 Бляю сабе, як авечка, —
 Калі бразьць ключом у дзъверы
 І крычыць хто-сь:—Гэй, вы, зъверы,
 Вы бунтоўнікі, паскуды,
 Выбрайцеся адсюды!
 Тут важнейшым трэба сесьці,
 Вас у вобшчу здадзём гдзе-сьці! —
 Павялі нас аж на гору,
 Па якому-сь калідору...
 Дзъверы, дзъверы, ў дзъверах дэюрка,
 І у кожнай-жа хвігурка,
 Як-бы тая-ж выглядае!
 Гдзе ні глянеш, усё-ж тая:
 Блішчаць вочы, твар як гліна,
 І абросшы, як скаціна!...
 У турме, як у тым гробе,
 Ішлі, ішлі гэтак з гоні.
 А смрод такі, што ад воні
 Мне аж дух у грудзях съпёрла,
 Як-бы цісьне хто за горла.
 Тут нам хату паказалі,
 Упусьцілі, развязалі,
 Вады далі, трохі хлеба
 І запёрлі зноў, як трэба.
 Тут народу шмат сядзела.
 Глянуў я,—душа самлела!

Як падушкі у іх твары!
 Ў хаце пуста, толькі нары.
 Ляжаць усе, з нас рагочуць,
 Нават мейца даць ня хочуць.

— Давай,—кажа,—ходь на пляшку!

А не даўши, дык парашку
 Цёнгле^{*}) ты выносіць мусіш,
 А ўжо хлеба—дык ня ўкусіш!
 Мы табе набъём аскому,
 Пакуль вернешся да дому!—
 Я спалохаўся, баюся:

„Войча наш“ кажу, малюся...

Бог даў спомніцы: залатоўка
 Гдзе-сь была ў кашулі ўшыта,
 Што дала калісъ жыдоўка,
 Як падвёз у млын ёй жыта.
 Прэндка^{**}) сарваў тую лату,
 Кінуў злоты той на хату...

І ня ўгледзяў, як хапілі,
 Толькі відзяў—водку пілі.
 Тагды сталі нас пытацца,
 Ці застаўся, хто у хатцы?
 Адкуль, за што пасадзілі?

Ішы вучা, на пытаньне
 Даць якоя паказаньне:

—Кажы, —кажуць,—знаць ня знаю,
 Чый я ёсьць, з якога краю.
 Малым быўши съляпых водзіў;
 А падросши і сам бродзіў;
 Не прыпісаны да сказкі,

^{*}) цягам.

^{**}) хутка.

І так жыву з Божай ласкі.
 Бог мой бацька, зямля—матка:
 Знаць не знаю!—Уся гадка!
 Так да марца сядзім ціха,
 Ня чуваць добра, ні ліха.
 А у марцы шлюць бумагу,
 Каб дастаўлена брадзягу,
 Супраціўніка уласьці,
 Улажэння першай часьці,
 Што мянушца „Ліндорам“
 Ды йшчэ бьеца з асэсорам.
 Ды каб быў ў ланцуг закуты,
 На нагах, каб былі путы,
 Праважацеялі каб срогі,
 Каб ня сходзілі з дарогі,
 А каб праста да начала...
 І цімала там пісала?!

Вот назаўтра рана, рана
 Нам адзежка наша дана;
 Паскідалі мы сярмягі,
 Салдат узяў дзьве бумагі,
 Нас звязалі і ў дарогу ...
 Я падумаў:—Дзякую Богу!
 Хоць нас сонечка сагрэе!
 Вецирчык на нас павее!
 Можа дожджык срыбны змоча!
 Можа птушка зас্বяргоча!...
 Аж заплакаў я зрадзеўшы:
 От, здаецца-б, і ня еўшы
 Быў бы сыты на свабодзе,
 Як той кролік ў агародзе...
 Тут здаецца і сканаў бы,

За свабоду жыцьце-б даў бы!

Жаўручочки Бога хваляць,
А пастушкі агонь паляць,
А і сонечка прыгрэла,
Аж мне ў душы паясьнела.
Да палудня йшлі гэтак.

Пры дарозе шмат і кветак:
То пралескі, то сасанкі
Выйгравае Божэ сонка!
Так пад вечар ў мейсцу сталі.
У халоднай начавалі, —
Было розна. Заўтра зраньня,
Як раз у дзень Звяставаньня,
Клічуць мяне да дапросу
(Задаваць то ужо чосу!).

Той судзебнік маладзенкі,
Такі быстры, хоць маленкі,
Ўсё пытаецца, ды піша,
І нагой усё калыша.

Як спытаўся мяне, хто я?
Я і спомніў сабе тоя,
Як вучыў там той з астрогу:
— Знаць не знаю я нічога!

І старога тут клікнулі,
Папыталіся, раскулі
І да дому павярнулі.

А мне кажа: — Ты, брадзяжка,
Сакрыў званьне, будзе цяжка:
Сорак розаг, потым „роты“!

Скажы лепей—адкуль, хто ты? —
А ўсё піша, піша, піша

І нагой усё калыша.
Пісаў, пісаў, даў другому
І сам пайшоў кудысь з дому;
Мяне зноў—жа—да астрогу!
Толькі цяпер, дзякую Богу,
Адзінокі я застаўся.

Айчым плакаў, як жагнаўся:

— Помні,—кажа,—мяне сыну,
А я, хіба што сам згіну,
А цябе вярну да вёскі,
Хіба-ж ужо гнеў быў Боскі,
Або-б Праўда гдзе-сьці зъмёрла! —
Выйму цябе ім із горла!
Бог паможа проці сілы,
Праўда выйдзе, як з магілы! —
Сказаў гэта, пакланіўся,
Ды ізноў съязьмі заліўся.

І мне стала ў вочах цъяна,
Зашчымела ў сэрцу рана,
Як-бы што-сьці адараўала,
Сам-ня знаю, што мне стала?
Калі гляну, ачунаўши, —
Я—ў шпіталю, захвараўши...

Галава мая абрыта,
Твар вадой, ці чым абліта,
А піць хочэцца... Здаецца,
Рэчку-б выпіў, каб пры рэчца!
Так я праляжаў тры тыдні,
Прадаў усе свае злыдні:
Натта есьці стаў па-многу
І паправіўся, дзякую Богу!...
Я-ж тут ляжу і ні рэчы,

Што там стары гаспадарыць?
 А ён торбы ўзяў на плечы,
 Па начальству просьбы жарыць.
 Трэйчы Вільню, сем раз Ліду
 Ён адведаў. Трэба-ж ведаць—
 Прысягнуў, пакуль ня выйду,
 Нават дома не абедаць!
 Раздабыў усе паперы,
 Запісаў мяне у сказку...
 Што і бацька-б можа шчэрэы
 Не зрабіў такую ласку.
 Так у восень, ў замарозкі
 Прывялі мяне да вёскі,
 Пазьбіралі шмат суседаў!....
 Кожны гаварыў, што ведаў:
 Як я тут, калі радзіўся,
 Як і бацька мой жаніўся...
 Паказалі усё чыста,
 І што імя мне „Каліста“,
 Што завуць мяне „Ліндарка“
 Так—на съмех; што чыста гол,
 Як ліндар, што на хальварку:
 Ўвесь маентак: ён ды вол.
 Асэкар быў ўжо новы,
 Чалавечак так, нічога,
 Які-сь ціхі, нездаровы
 І цярплівы... хваліць Бога!
 Пасьля таго праз паўгоду.
 Ў марцу-ж, мяне на свабоду,
 Дзякую Богу, адпусьцілі
 У той дзень, як і хрысьцілі!...

Ў ВАСТРОЗЕ.

Паперы прыйшлі у турму з Акружнога,
Што зараз зачнецца суд пасъля Каляд!
Сядзела-ж там нашаго брата і многа,
Было і нявінных памежы нас шмат!

Быў пан, што у банку краў гроши чужыя,
Быў пісар, што выдаў паперы благія...
Я сам тут сядзеў, а за што? Каб спыталі,
Дык я-б не сказаў, і яны-бы не зналі.

А пісана так, што „страбіў жывы знак“,
Калок на капцу (быў гнілы, як бурак)
Пры полі майм мне стырчаў так, як скула,
Наехаў кабылай і слуп той зьвярнула.
Каб-жа люльку паліць было чым не красаўшы,
Агонь разлажыў той калок пашчапаўшы.

Прыехаў да дому, пасеяўшы грэчку,
Закінуў кабыле, забраўся на печку.
Назаўтра праспаўся добра, на ранку
Завець мяне сотнік, стукнуўшы па ганку:
— Ураднік склікае народ аж на поле,
Пісаць там што-сь трэба яму ў пратаколе. —
Пайшоў-жа, гляджу я, аж ён што-сь пытае:
„Чыя то граніца і грэчка от тая?
Хто слуп асымліўся спаліць самапраўна?
Калі то было? Ці даўно, ці недаўна?...“

Ураднік жа піша, а я дык съмлюся,
Кажу: „Ох, я натта цябе ды баюся!“
Пытаю: „Ці брат твой, ці бацька гніляк,
Што узяўся пісаць пратакол шчыра так?
Ці можа той кол толькі ёсьць твой зямляк?
А можа вялікі які-сь быў начал,
Ці спраўнік, ці большы яшчэ генарал.

Прыблуда! Схавайся, адкуль ты прыйшоў,
 У нас ужо досыць такіх прыбышоў,
 І кожны згніе, бо як кол тут убіўся,
 А зрублены пень там згніе, гдзе радзіўся!
 Қабыла мая дык усіх вас паверие,
 Ня то што чапаць, але толькі як п....
 А людзі рагочуць, зыйшоўшыся з хат,
 Бо кожны ўтапіць бы урадніка рад.
 А ён тыкі тоя, што я кажу, піша;
 Другі раз спытае, чаго не паслыша.
 Мяне-ж ящэ болей ды съмеласьць бярэ.
 А дзядзька мой блізка за гоні гарэ;
 Я-ж біч яго ўзяуши, ды ззаду зайшоў,
 Урадніку трэйчы, як дам між вушоў!
 Аж ён закрычаў: „Калавур, тут разбой!“
 І зноў запісаў, узяў паперы з сабой,
 Як сеў на каня, дык-аж пыл закурэў!
 Народ жа са съмеху увесь аж памлеў.
 Съмяёмся сабе, а таго не ўдагад:
 Ураднік—начальнік, ня то, што-наш брат!
 За тыдзень жа сотнік павесткі прыпёр,
 Қаб мы усе заўтра зъявіліся ў двор:
 Тут пан прыляцеў, аж на тройцы з звонком,
 Распытываць будзе пад строгі закон.
 Тут некуды дзеца, на заўтра чуць съвет,
 Мушчын з два дзесяткі, дванаццаць кабет,
 Ідзём да двара, за малым ня дзве мілі,
 Ідзём, а чаго? Каб мы зналі, хоць сънілі!...
 Адзін кажа: выйшаў то пэўна указ
 Каб скінуць падаткі якія і з нас;
 Другі,—што зямлі дададуць, ці аброк
 Даруюць за прошлы, ці гэты хоць рок.
 Лгуць бабы, што біскупа вернуць ізноў,

Ці можа біць розгамі будуць паноў,
 За тоя, што немцам усё прадалі,
 І натта па шмат што даўгоў завялі:
 У банках усе аж па вуши сядзяць,
 Кідаюць двары, на Парыжу глядзяць;
 Ўсе пушчы зъмялі у жыдоўскі кішэнь
 І жывуць так бэз заўтра, абы з дня ды на
дзэнь!

Ніхто не згадаў, чаго клічуць у двор,
 Ніхто не паняў, што сотнік прыпёр!
 Прыходзім у двор,—той начальнік ёсьць тут.
 Выходзе да нас, апрануўшы сурдут,
 Пытаецца так: „А за што вы, рэбяты,
 Урадніка здулі, ледзь трапіў да хаты?“
 „Затоя“, мы кажым, „а што натта ён ласы,
 Што любіць яешню, курэй і каўбасы,
 Унадзіўся натта ён лазіць па хатах,
 Ды нюхаць, каторай муж служа ў салдатах;
 Ды натта цікавы, каторы што мае,—
 Ня то што у сьвірны, ў кішэнь заглядае;
 Сьвін'нёй гаспадарыць у нашым гародзе,
 Праз дзъверы улазе, праз вокны выходзе,
 На полі слупкі,—і да іх яму наўда,
 Таго-ж не утаропе, гдзе крыўда, гдзе праўда;
 Ён, гад, каб пісаць, а рабіць—то ня робе,
 А нам дык ён так, як той кашэль ў хваробе!“
 Мы-ж гэтак лапочам, а ён усё піша;
 Пытаецца толькі, а сам,—як ня слыша;
 А потым чытае: „Такія то людзі
 Урадніка білі, цягалі за грудзі;
 Прызналіся самі і як і чым білі,
 І зналі самі, што закон праступілі,
 Супроці начальства, законнай уласці,

І змовілісь вёскай урадніка ўкласьці,
 Зачыншчык-жа я: а бо я той калок
 Спаліў, а другіх я у бунт увалок;
 Дык мяне у вастрог той-жа час запярці
 І судзіць найсражэй па вялікай стацьці!
 Чытае ён гэтак, а мне дык здаецца,
 Ён з нашага брата і с праўды съміеца:
 У законе-ж ўсе роўны і пан і мужык,
 А што-ж то ураднік за велькі індык?
 Як ён каго трэсвіне, дык гэта нічога,
 Яго-ж не даткні, так як Юр'я съвятога!
 То так думаў я, ажно вышла ня тое,
 Ураднік на службе,—то дзела другое:
 Тагды съцеражы ты яго, як той скулы,
 Бо ён—то ня ён, а то ёсьць артыкулы,
 Разъдзелы, стацьці і ўсе зводы закона!
 Мужык-жа, наш брат, той усюды варона,
 Здалося мне, што ці дурню, ці шэльме,—
 Ці хітры ён будзе, багаты хоць вельмі,—
 Мундзір хоць надзенеш, жупан хоць-бы новы,
 А дурнем-жа будзе дурны бэзгаловы;
 А шэльму-жа нюхам пачуе сабака,
 І ўсюды для шэльмы чэсьць будзе аднака.
 І прыказка-ж кажа, што Бог не цяля,
 З усёй грамады пазнае круцяля!
 Законы-ж, а думачкі нашага брата,
 Як ноц—а то дзень; гэта—будні, то—съвята!
 Вот гэтых законаў паняць я ня мог;
 За гэта-ж цяпер я папаўся ў вастрог.
 Цяпер ужо тут, дык мне вочы працёрлі;
 Пазнаў, як у бацькаву хату запёрлі...
 Ото-ж і завуць і мяне на той суд
 Вучыць шанаваць і начальства і кнут,

І слуп, што гніець, стаючи ля дарог,
Бо начал, кнут і слуп, то даў Бог!...

БЫЎ У ЧЫСЦЫ.

Раз у дзень задушны, як раз а паўночы,
Іду я да дому... а цёмна і ўюга! ...
Не каб залішы саўсім ужо вочы,
Але так,—у меру,—падвыпішы туга.
Іду і мяркую; ці то цяпер шчасьце,
Як паноў не стала, ці то была доля?
І лічу на пальцах: паншчызыны дванасьце,
А гадоў да трыццаць, як настала воля...
Там быў аканом, камісар і цівун,
Намеснік, лясьнічы, хміstryня, паны.
І кожны меў права узяць за бізуң,
І кожны меў права да нашай съпіны...
А цяпер?... Ой, што-сьці кепска выходзе,
Цяпер ці ня болей настала паноў?
Не натта свабодна у гэтай свабодзе,
І давай я лічыць паноў новых ізноў:
Стараста, соцкі, пісар, старшина,
Пасрэднік, ураднік, асэсар і суд,
Зъезд мірывы, прысуцтвы і сход...
Аж паднялася са страху чупрына,
Аж пальцаў не стала на ўвесь гэты шчот,
А пальцамі-ж трэба карміць гэты люд! ...
Іду... калі, шусьць, як маланкай спаліць,
Стаіць, так як-раз, што умёр, аканом.
Прыгледжуся:—ён,—тыкі ён і стаіць,
І стрыжаны-ж вус і стаіць з бізуном...
Схудаўшыся,—толькі скора ды косьць.
А белы ўвесь чыста, белы, як сънег,



Толькі на сэрцы плямачкі ёсьць,
 І плямкі на пальцах,—мусіць то грэх?!...
 „Браціку“, кажа, „браце, Мацей!
 Ратуй маю грэшную душу
 З чысца, з рук подлых чарцей,
 Або навекі загінуць я мушу!

Дваццаць пяць лет, што у чысцу я пёкся,
 Усе грахі выбуы, усіх-ж адрокся,
 Толькі на сэрцу вот грэх, як смала,
 Прыліп да мяне і ня змыты.

То—за жонку тваю: саграшыў, як жыла;
 За цябе, што нявінна быў біты.
 Ох, ідзі ты са мной, зачарпнуўшы вады,
 Аж да чысцу таго, аж на дне,

І выбач ты мяне, што як быў малады,
 Твая жонка-краса спадабалася мне.

І палій ты вадой мне на сэрца, Мацей,
 Буду Бога маліць за цябе, за дзяцей!

Я заплакаў з жалю, але думаю: досьць
 Нацярпеўся і ён, бо лазіць, што жывы,
 Гэтак ссох ад агню,—толькі скора ды косьць.
 Пайду ў чысьцец я той, пагляджу на дзівы!

І дзівы-ж, браце мой, у тым чысцы, але!
 Чэрці кормяць смалой і гатуюць ў смале,
 І цягаюць, і рвуць, запрагаюць у воз,
 Кручиком цягнуць кішкі і зубамі за нос;

Вочы колюць ражном, пазурамі рвуць твар.
 Скрабуць скuru нажом, як на боты тавар.

І како-ж тут німа? Тут і пан і жабрак,
 Генарал і салдат, аканом і мужык.

А што баб і дзявок,—сказаць так,—
 Ўтроя больш, як мушчын ёсьць на лік.

Хто за што, а як баб, дык найбольш за язык.
Языкі-ж даўжыні—так, як добры ручнік.

Iх і паляць смалой і нажамі скрабуць,
І ніяк да бела прапаліць ня могуць.

Натта шмат маладых, што дурылі мужоў,
Чараўніц, а і зводняў старых...
Тут я шмат і знаёмых знайшоў,
Але так—не чапаў ужо іх.

З мужыкоў тут не натта, каб шмат,
А ўсё больш дык багатых паноў.
На зямлі адцярпейшы, наш брат
На той съвет, як па масъле пайшоў!

А паном дык і трудна цярпець;
Бэз прывычкі, дык стогнуць, аж страх!
Глянеш,—пан, як, здаецца, мядзьведзь,
А чорт дышлам запрог і трах—трах,
Бічам бье, ражном пора у тыл,
Морду круце на бок і за кудлы трасе;
Стук і крык, аж віхор круце пыл,
Так пан чортавы воз той нясе.

Там паны і муруюць, гаруць,
Вымітаюць і съвіньні пасуць,
А смалу, дык, як мёд, там жаруць,
А каменьня, як горы нясуць
Усё у пекла, каб дно як зрабіць;
А ўсё толку німаш іх работы нігдзе:
Тут яны робяць усё, абы збыць,
І там ім гэтак работа ідзе.

Я-ж то думаў, што ксяндзоў тут німа,
Калі зірк, аж і ксёндз тут сядзіць:
Чорт яго ablажкы грашымі,
Запаліў у грашах тых і ксёндз так гарыць.

1964 г.

С Ъ П І С.

	Бач.
Францішак Багушэвіч	5
Прадмова Мацея Бурачка	10
Мая дудка	13
Дурны мужык, як варона	16
Як праўду шукаюць	17
У судзе	20
Воўк і авечка.	24
Мая хата	25
Праўда.	26
Здарэньне	28
Немец	30
Думка	32
З кірмашу	34
Падарожныя жыды	35
Хрэзьбіны Мацюка	36
Бог ня роўна дзеліць	38
Хцівец і скарб из съятога Яна	40
Гдзе чорт ня можэ, туды бабу пашле	48
Кепска будзе	51
Ў вастрозе	65
Быў у чысцы	69



L

ПАТРАБУЙЧЕ ӮСЮДЫ ТАКІЯ КНІГІ:

КРАСНАЕ ПІСЬМЕНЬНІЦТВА:

Сымон Рэўка з-пад Барысава. Смык Беларускі. Коўна. 1922.

Тарас Гушча (Якуб Колас). Краскі Жыцьця. 1907—1921. Коўна. 1922.

Тарас-палаёсоўшчык. Беларуская паэма пачатку XIX стагоддзя. Коўна. 1920.

ПАЛІТЫКА:

Язэп Варонка. Беларускі рух ад 1917 да 1920 году. Коўна. 1920.

А. Цывікевіч. Адраджэнне Беларусі і Польшча. Бэрлін. 1921.

САМААДУКАЦЫЯ:

В. Лункевіч. Закон жыцьця сярод жывёлаў і расьцін. Коўна. 1922.

Г. Казячы (пераклад). Неба і зоры. Коўна. 1922.

Francišak Bahuševič.

DUDKA BIELARUSKAJA
(Gudū Dūdelē).

„Apšvietos“ leidinys.

Sukrauta:

Kaune, Laisvės Alėja, 50.

Индутируе „LITERATURA“.

A. Bako Spaustuvė. Kaunas, Ožeškienės g-vė, 5.